



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

26 КРАСАВІКА 2012 г. ЧАЦВЕР

№ 80 (27195)

Кошт 1100 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

УЛАДЫ ПАВІННЫ СТВАРАЦЬ УМОВЫ ДЛЯ АРГАНІЗАЦЫІ ПРЫВАТНЫМІ ІНВЕСТАРАМІ НОВЫХ ВЫТВОРЧАСЦЯЎ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка патрабуе навесці парадак у вёсках і на прадпрыемствах. Такую задачу ён паставіў падчас рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць, перадае БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што, пад'язджаючы да гарадскога пасёлка Круглае, бачыў не прыведзеныя ў парадак вёскі. «Трэба прымусіць усіх навесці парадак! А то ў нас культура, як у расіянаў. Тое ж датычыцца і прадпрыемстваў», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Калі насельніцтва не разумее, што трэба наводзіць парадак на сваім участку і не кідаць, як гэта некалі было, за плот на калгаснае поле, калі гэта хто-небудзь да гэтага часу не разумее, дык я сказаў: гэта вясна — тэрмін, і павінен быць парадак», — сказаў Прэзідэнт. Пры гэтым ён асабліва звярнуў увагу на тое, што мясцовыя ўлады не павінны рабіць грамадзянам перашкоды пры іх работах на асабістых участках, ствараючы розныя прадпісанні. «Не перашкаджайце людзям наводзіць парадак на зямлі. Не трэба людзям забараняць спальваць смецце на сваім падворку. Вызначце дзень, калі хочаце, калі яны могуць гэта рабіць. Усё жыццё людзі спальвалі ў сябе ў дварах старыя рэчы, галлё

— не, МНС забараніла, ходзяць па вёсцы, сочаць, не даюць людзям навесці парадак. Ну што гэта за глупства такое?! Таму па ўсёй краіне не перашкаджайце людзям», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Прэзідэнт таксама звярнуў увагу мясцовых улад на прывядзенне ў парадак перспектывных вёсак. «Трэба развіваць цэнтральныя сядзібы. Вёскачкі трэба прыводзіць у парадак. Тады і дзеці старых пацягнуцца ў вёскі», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «У нас не загрузаны старшыні райвыканкамаў. Няхай зоймуцца гэтым пытаннем», — даручыў ён.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што сельгасарганізацыі Беларусі сёння могуць інвеставаць ва ўласнае развіццё.

Прэзідэнт звярнуў увагу на няўхільнасць выканання даручэння аб тым, што да канца гэтага года ў кожнай гаспадарцы павінна быць рэканструявана або пабудавана адна паўнацэнная ферма. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што гаспадаркі могуць гэта зрабіць.

Як было даложаена Прэзідэнту, у Магілёўскай вобласці за тры гады плануецца пабудаваць 100 ферм з паэтапным увядзеннем у строй.

«У нас ёсць спіс ферм, якія мы



павінны мадэрнізаваць. Будзе яна вырастаць са старой або на яе месцы пабудуюць новую — гэта справа кожнай гаспадаркі. Пра грошы мне не гаварыце — гэта не мой клопат», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Калі мы гэта зробім, гэта будзе прарыв», — дадаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пабываў на малочнатаварнай ферме «Елькаўшчына» СВК «Круглянскі Рас-

свет», якая была ўведзена ў эксплуатацыю ў студзені 2012 года. Пры яе будаўніцтве асвоена Вр36 млрд інвестыцый. Ферма разлічана на ўтрыманне 768 галоў кароў. З пачатку года тут атрымана 185 тон малака. Рэалізавана малака гатунку «Экстра» і вышэйшага 95 працэнтаў ад агульнага аб'ёму продажаў. Рэнтабельнасць продажаў складала 31,3 працэнта.

СТАП. 2



Вы любіце падарожнічаць, але абмежаваныя ў фінансах? Не хочаце эканоміць цэлы год, каб пасля 5 дзён прасядзець у 3-зоркавым атэлі? Але ж гэта не азначае, што трэба адмаўляцца ад свайго жадання пабачыць свет.

РАБОЧЫ ДЗЕНЬ З 30 КРАСАВІКА НЕ ПЕРАНОСІЦЦА

У Беларусі не плануецца пераносіць рабочы дзень з панядзелка 30 красавіка на які-небудзь іншы дзень. Цяпер гэта пытанне ва ўрадзе не разглядаецца, паведаміла БЕЛТА прэс-сакратар прэм'ер-міністра краіны Вольга Доўгая.

Па рашэнні ўрада, субота, 28 красавіка, будзе рабочай (за выхадны дзень 23 красавіка), затым выхадны дзень нядзеля, 29 красавіка. Панядзелак, 30 красавіка, будзе рабочым перадсвятковым днём, а аўторак 1 Мая — выхадным.



Фота Марыны БЕГУНЦОВАЙ

Удзельнікам XVI Міжнароднай спецыялізаванай выставы «СМІ ў Беларусі» і XIX Міжнароднай спецыялізаванай выставы і кангрэса па тэлекамунацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях «ТІВО-2012»

Дарагія сябры!

Вітаю гасцей і ўдзельнікаў спецыялізаванай выставы «СМІ ў Беларусі» і кангрэса «ТІВО-2012».

Сучасны свет немагчымы без інфармацыйных тэхналогій. Яны ператварылі цывілізацыю, дазволілі чалавецтву перайсці да больш высокай стадыі развіцця, якую вучоныя назвалі «інфармацыйным грамадствам».

Для Беларусі развіццё інфармацыйна-камунакацыйных тэхналогій — найважнейшы прырытэт. Тут у нас ёсць пэўныя дасягненні, але зрабіць трэба будзе значна больш.

Нашай краіне вельмі важна выкарыстаць самы лепшы, самы перадавы сусветны вопыт і прымяніць яго на практыцы. У гэтым сэнсе

выставы «СМІ ў Беларусі» і «ТІВО-2012» адыгрываюць значную пазітыўную ролю.

Зычу ўсім удзельнікам і гасцям гэтых прадстаўнічых мерапрыемстваў жывых, цікавых дыскусій, практычных вынікаў і плённай працы на карысць беларускага народа.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



СТВАРЫЦЬ І ДАНЫСЦІ ДА АЎДЫТОРЫІ ВЫСАКАЯКАСНЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫ ПРАДУКТ

Учора ў сталічным Футбольным манежы адкрылася XVI Міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ ў Беларусі» і XIX Міжнародная выстава і кангрэс па тэлекамунацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях «ТІВО-2012».

Сёлета абедзве выставы праводзяцца сумесна. Гэта звязана з тым, што сёння вельмі ярка прасочваецца тэндэнцыя зліцця сродкаў тэлекамунакацый і сістэм масавых камунакацый. Сродкі масавай інфармацыі шырока выкарыстоўваюць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі — інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, пакеты паслуг мабільных аператараў. Інфармацыя, шляхі яе распаўсюджвання і перадачы сталі практычна непадзельныя.

Трэба выкарыстоўваць найноўшы сусветны вопыт

На адкрыцці Аляксандр Радзькоў, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, сказаў, што для Беларусі інфармацыйныя і электронныя тэхналогіі вельмі важныя, бо іх развіццё звязана з развіццём і нашых эканамічных структур, гандлю. «Тут без

электронных сродкаў, без напоўненай інфармацыйнай прасторы немагчыма. З часам нам гэта ўсё дазволіць перайсці да электронных прыёмных, электроннаму ўрада, да электроннага бізнэсу». Аднак у той жа час намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта падкрэсліў, што развіццё «віртуальнага свету» не можа замяняць жывых стасункаў паміж людзьмі. «Я ж таксама маю і планшэт, і мабільны тэлефон з інтэрнэтам, але гэта для мяне не замяняе жывых стасункаў і пачуццяў».

Інфармацыя мае асаблівую каштоўнасць і актуальнасць

Міністр інфармацыі Беларусі Алег Праляскоўскі заявіў, што аб'яднанне выстаў невыпадковае: «У сучасным свеце інфармацыя мае асаблівую каштоўнасць і актуальнасць. Прэса, тэлебачанне і радыё з'яўляюцца неад'емнай часткай жыцця кожнага чалавека. Гэта тая галіна, якая зараз развіваецца найбольш дынамічна. У Беларусі зарэгістравана больш за 1400 сродкаў масавай інфармацыі. Сёння ў сітуацыі жорсткай канкурэнцыі на такім насычаным інфармацыйным рынку галоўнай задачай СМІ з'яўляецца пошук, заха-

ванне і пашырэнне сваёй аўдыторыі. А для гэтага ў першую чаргу неабходна ўмець стварыць і данесці да яе высакаякасны інфармацыйны прадукт. Зараз актыўна развіваецца прысутнасць СМІ ў інтэрнэце, сацыяльных сетках і мабільным кантэнце. Сумеснае правядзенне выстаў дазволіць удзельнікам і гасцям абмяняцца думкамі і ідэямі, досведам, формамі і метадамі працы, стане стымулам далейшага паляпшэння працы СМІ, з'яўлення новых высокапрафесійных, аб'ектывных, актуальных і глыбокіх матэрыялаў. Агульнымі высілкамі мы павінны забяспечыць далейшае дынамічнае развіццё айчыннай інфармацыйнай прасторы». Міністр засяродзіў увагу на тым, што правядзенне такіх выстаў штогод з'яўляецца пераканаўчым прыкладам рэальнага, а не паказальнага клопату аб свабодзе слова. «Інфармацыйная прастора Беларусі адкрыта для раўнапраўнага і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Сёлета тут прадстаўлены СМІ Расіі, Украіны, Кітая, Індыі, Кубы, Азербайджана, Саюзнай дзяржавы і СНД».

СТАП. 3

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 26.04.2012 г.

Долар ЗША		8000,00	■
Еўра		10570,00	▲
Рас. руб.		273,00	▲
Укр. грыўня		995,95	▼

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 20°	
Віцебск	+ 15°	
Гомель	+ 17°	
Гродна	+ 18°	
Магілёў	+ 14°	
Мінск	+ 17°	

ISSN 1990 - 763X



Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ЗА ГЭТУ ПЯЦІГОДКУ Ё МІНСКУ З'ЯВІЦЦА МНОСТВА ЦІКАВЫХ НОВАБУДОЎЛЯЎ І КВАРТАЛАЎ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 21 красавіка прыняў удзел у рэспубліканскім суботніку, ён працаваў на ўзвядзенні будынка аквапарка ў Мінску.

Як далажыў Прэзідэнту мэр Мінска Мікалай Ладуцька, сталічны аквапарк, будаўніцтва якога плануецца завяршыць у 2013 годзе, стане пятым па велічыні ў Еўропе.

Як заўважыў Аляксандр Лукашэнка, гэта пяцігодка будзе цікавая тым, што ў Мінску з'явіцца шмат прыгожых новабудоўляў, кварталаў і асобных аб'ектаў.

На аб'екце працавалі яшчэ тры брыгады — пад кіраўніцтвам кіраўніка Адміністрацыі і кіраўніка спраў Прэзідэнта, а таксама ігракоў прэзідэнцкай хакейнай каманды. Разам з кіраўніком дзяржавы працавалі чыноўнікі, спартсмены, прадстаўнікі БРСМ, прафсаюзаў, студэнты, работнікі сферы адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі.

Палавіна заробленых краінай на рэспубліканскім суботніку грашовых сродкаў будзе накіравана на падрыхтоўку аздарэленых лагераў да летняга сезона, у тым ліку на развіццё і ўмацаванне іх матэрыяльна-тэхнічнай базы, другая палавіна — на будаўніцтва новага будынка Музея Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску і стварэнне яго музейнай экспазіцыі.

Завяршыўшы работу, кіраўнік дзяржавы адказаў на пытанні прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі.

Прэзідэнт расказаў, што, калі прымалася рашэнне аб чатырох выхадных днях запар, ён распарадзіўся, каб урад назначыў на 21 красавіка суботнік.

Гаворачы пра свой удзел у суботніку, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Усе, хто працаваў на гэтым аб'екце, у будучым, наведваючы аквапарк, змогуць сказаць, што і яны ўнеслі ў будаўніцтва сваю невялікую лепту».

Журналісты папрасілі кіраўніка дзяржавы пракаментаваць выказванні аб тым, што Аляксандр Лукашэнка нібыта баіцца пратэстаў рабочых і таму патрабуе ад урада вырашэння пытанняў на праблемных прадпрыемствах.

«Там, дзе ёсць слова «баіцца», каментаваць няма чаго», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. «Я нікога не



ФОТА БЕЛТА

баюся, — сказаў ён. — Мне баяцца няма чаго, я чалавек рашучы, і губляць мне ў прынцыпе няма чаго». Пры гэтым Прэзідэнт адзначыў, што адзінае, чым ён даражыць, гэта меркаванне народа. «Калі я чаго і баюся, дык толькі меркавання маіх людзей, майго народа. Гэта мае выбаршчыкі, я іх меркаванне цаню і паважаю. Таму, калі рабочы чалавек кажа, што нешта не так, я на гэта рэагую. Як я рэагую, вы ведаеце», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Што датычыцца праблемных прадпрыемстваў, то Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што яны будуць рэфармавацца.

Ён нагадаў, што нядаўна прыняў рашэнне аб аднаўленні ў краіне новай галіны — авечкагадоўлі. Так, плануецца пабудаваць новы камвольны камбінат і атрымліваць у Беларусі вырабы з воўны.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, плануецца рэфармаваць і мотавелазавод. «Я ніколі ў жыцці не аддам і не страчу гэту марку. Мы зробім самае сучаснае прадпрыемства, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Гэта таксама вялікі страх, каб не страціць гэты брэнд і каб мае людзі, мае рабочыя, мой народ мелі магчымасць працаваць, зарабляць і карміць сваіх дзяцей».

«А тое, што гэтыя пятакалоннікі нююць і выюць... Вы іх палітку ведаеце, я таксама гэта вельмі добра ведаю. Таму няхай думаюць так, калі ім гэта выгадна», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Прадстаўнікі СМІ пацікавіліся меркаваннем Прэзідэнта адносна адтоку кадраў з краіны ў сувязі з утварэннем АЭП. Аляксандр Лукашэнка сказаў, што не баіцца канкурэнцыі на рынку працы і адтоку з Беларусі кваліфікаваных кадраў са стварэннем Адзінай эканамічнай прасторы. «Свабоднае перамяшчэнне капіталу, рабочай сілы — у гэтым сэнс АЭП, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Чалавек мае права выбраць работу там, дзе яму зручней. Мы з адкрытай эканомікай, у нас адкрытая краіна, і мы нікога ніколі сілай не ўтрымаем. Мы проста павінны змагацца за чалавека, ствараючы нармальныя ўмовы, каб людзі заставаліся тут і працавалі на сваёй зямлі».

Прэзідэнт адзначыў, што ў Беларусі рэалізуецца шмат інвестпраектаў, і, на яго думку, інвестар у першую чаргу будзе шукаць высокакваліфікаваных спецыялістаў і дастойна аплатаваць іх працу.

«Напрыклад, плануецца будаўніцтва так званага кітайскага квартала. Праўда, тут зноў гэта «пятая колана» пачала лямантаваць, што гэта кітайцы да нас прыедуць жыць. Гэта нам будуць, нашым людзям, па новых тэхналогіях! Я папрасіў кітайцаў, будучы там: прыедзьце, пабудуйце так, як вы ўмееце будаваць. І за кошт тэрмальнах вод з-пад зямлі трэба абагрэць гэтыя дамы. Гэта новыя тэхналогіі. Гэта была мая просьба. Але жыць жа вам

— беларусам», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Я для таго гэта гавару, што гэта вялікія грошы, і інвестары гатовы плаціць нашым рабочым тую заработную плату, якую яны плаціць нават не ў Расіі, а на Захадзе. Але яны не возьмуць абы-каго, яны возьмуць высакакласных бетоншчыкаў, муляраў, майстроў, спецыялістаў, кіраўнікоў і гэтак далей.

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што ўзровень зарплат у Беларусі паступова расце, выраўноўваючыся з краінамі-суседкамі. «Мы паціху выраўноўваемся па заробатнай плаце. А тыя інвестпраекты, якія мы рэалізуем, то я не думаю, што адсюль будаўнік паедзе ў Расію на заробкі. Я не хачу сказаць, што тут у іх зарплата большая, чым у некаторых расійна-будаўнікоў, якія там працуюць. Не ў гэтым справа. Але ў нас сёння і цэны ў разы ніжэйшыя, чым у Маскве. Гэта таксама трэба ўлічваць. Таму той, хто хоча паспытаць дабра на чужыне, няхай едзе, мы не перашкаджаем», — сказаў Прэзідэнт.

«Упэўнены, на працягу гэтага года мы выраўнуемся і дасягнем прыкладна таго сярэдняга ўзроўню зарплат, што ў суседзяў», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што на буйных беларускіх прадпрыемствах, так званых флагманах, ужо даволі высокі ўзровень заробатных плат. «Заработная плата, дапусцім, у нафтавікоў — амаль \$800 у месяц, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, машынабудаўніцтва — звыш \$500, да \$700 у некаторых. А пачыналася з \$300. Таму паціху падцягваемся», — сказаў Прэзідэнт.

«Вось, кажуць, у Расіі зарплата у паўтара раза вышэйшая. Але разумееце, як лічыцца гэта зарплата? Ёсць, дапусцім, алігарх з мільярдамі долараў, а ёсць звычайны селянін, які практычна нічога не атрымлівае. У кучу склалі, падзялілі, атрымалі сярэдняю. А хто гэту сярэдняю зарплату мае?» — сказаў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі няма такой вялікай розніцы ў зарплатах.

Аляксандр Лукашэнка па просьбе журналістаў выказаўся таксама і адносна рэакцыі Еўрасаюза на вызваленне двух апазіцыянераў, памілаванне якіх Прэзідэнтам быццам бы ўказвае на нейкую эфектыўнасць

санкцый ЕС. Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, памілавання апазіцыянеры выйшлі на свабоду не з-за націску Еўрасаюза. «Не напісалі б прашэння аб памілаванні — сядзелі б да гэтага часу. А тыя, хто там застаўся і не напісаў гэты зварот на імя Прэзідэнта, будуць сядзець. Вось і ўвесь націск. Ніхто на мяне тут не націсне», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Пры гэтым кіраўнік дзяржавы папярэдзіў: «Яшчэ адзін націск — і тыя балбатуны, якія выйшлі на свабоду і павінны сказаць дзякуй, што з імі так абышліся, могуць вярнуцца зноў у калонію».

«Яны проста, напэўна, прагнуць гэтага. Сумленней было б па-мужчынску прыйсці да некага там або сказаць: слухайце, ужо надакучыла на волі, мы палітвязні, вярніце нас назад. Дзве гадзіны — і яны ў калоніі», — сказаў Прэзідэнт. «Таму мы тут націску ніякага не пацярпім. І раней я ўжо гаварыў, пры якіх умовах яны могуць выйсці на свабоду», — дадаў ён.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка расказаў, што, прымаючы рашэнне аб памілаванні, ўлічваў асабістыя аспекты: наяўнасць маленькага дзіцяці ў аднаго з вызваленых і праблемы са здароўем у другога. «Не было б малага ў аднаго, а ў другога спіна раптам не забалела (там ён ужо хадзіць не мог, поўзаў, праўда, тут, як выйшаў, пабег), я, можа, нават і не рэагаваў бы так на іх просьбы. Але падумаў, добра, няхай яны будуць у сваіх сем'ях. Але будуць малоць языкамі — вернуцца туды. Вось і ўвесь будзе націск», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «А то ж такія бедныя... Сорамна чытаць інфармацыю аб тым, чым яны там займаліся», — дадаў Прэзідэнт.

«Калі хочучы вярнуцца ў калонію, няхай толькі скажуць. Два словы, дзве гадзіны — і мы іх зноў туды вернем, калі яны хочучы гэтага», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Вось яны цяпер гавораць: націснулі, таму паслоў упусцілі. Мы, наадварот, паслам казалі: хлопцы, вы паехалі, пабудзьце там. А паслы сёння выказалі пажаданне вярнуцца сюды. Але трэба б перавярнуць сітуацыю, каб нібыта захаваць твар. Дык людзі ж не дурні, яны гэта разумеюць», — сказаў Прэзідэнт.

БЕЛТА.

УЛАДЫ ПАВІННЫ СТВАРАЦЬ УМОВЫ ДЛЯ АРГАНІЗАЦЫІ ПРЫВАТНЫМІ ІНВЕСТАРАМІ НОВЫХ ВЫТВОРЧАСЦЯЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў распаўсюдзіць у краіне вопыт развіцця малых і сярэдніх гарадоў з дапамогай горадаўтваральных прадпрыемстваў. Кіраўнік дзяржавы назваў у якасці прыкладу для пераймання Круглянскую ПМК № 266, якую ён наведваў.

«Гэты вопыт з падтрымкай сацыяльнай сферы трэба пераносіць на іншыя раёны, так павінны працаваць усе будаўнічыя і іншыя арганізацыі ў райцэнтрах, якія з'яўляюцца горадаўтваральнымі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«У кожным раёне неабходна вызначыцца, каб горадаўтваральная арганізацыя развівалася не толькі сваю вытворчасць, але і сацыяльную сферу. Я паўтараць не буду: паўтара года — і каб так было ва ўсіх раёнах», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

На прыкладзе Круглянскай перасовачнай механізаваанай калоны № 266 кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з рэалізацыяй праграмы развіцця рэгіёнаў, малых і сярэдніх гарадскіх паселішчаў.

Кіраўнік дзяржавы пазітыўна ацаніў вопыт работы прадпрыемства па будаўніцтве аб'ектаў вытворчага і сацыяльнага прызначэння, добраўпарадкаванні г.п. Круглае. Як адзначыў Прэзідэнт, усе ПМК у краіне павінны пераняць вопыт работы круглянскіх калег па эфектыўнасці работы, дыферэнцыяцыі вытворчасці і сацыяльнай нагрузцы.

Мясцовыя ўлады павінны дапамагаць прыватным інвестарам ствараць новыя вытворчасці. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў, наведваючы СТАА «Прайд-Юніён».

«Не аб прыватызацыі трэба крычаць, а даваць магчымасць інвестарам ствараць тут новыя вытворчасці», — сказаў Прэзідэнт.

Як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, «сюды прыйдуць людзі і будуць працаваць». На яго думку, галоўнае — не перашкаджаць ім, а дапамагаць. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што мясцовыя ўлады павінны вітаць прыход інвестараў і дапамагаць ім. «Такія прыватнікі не падманваюць. Укладушы свае грошы, яны будуць працаваць», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

На кандытарскай фабрыцы СТАА «Прайд-Юніён» вырабляюцца тарты, пірожныя, рулеты, бісквіты, круасаны, здобныя хлебабулачныя вырабы. Гэта новае прадпрыемства, якое будзе створана за кошт замежнага капіталу (прамыя замежныя інвестыцыі на чыстай аснове склалі \$1,73 млн). Пры запуску першай чаргі на прадпрыемстве будзе занята 60 чалавек (цяпер — 28), а ў перспектыве плануецца задзейнічаць тут 200 чалавек.

Аляксандр Лукашэнка станоўча ацаніў вопыт расійскага інвестара і сказаў, што калі будзе жаданне пабудаваць аналагічнае прадпрыемства ў іншых рэгіёнах краіны, то дзяржава дапаможа інвестару ў гэтым.

БЕЛТА.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

объявляет о проведении повторных публичных торгов по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мастра»

Лот № 1. Изолированное помещение — склад готовой продукции, инвентарный № 500/D-708009830, общей площадью 108,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, пом. 9, принадлежащее ОАО «Мастра», стоимостью 699 089 800 (шестьсот девяносто девять миллионов восемьдесят девять тысяч восемьсот) белорусских рублей. В помещении располагается ООО «Би-амп» на основании договора аренды нежилого помещения от 09.09.2011 № 86, срок действия договора истекает 30.04.2012.

Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере 34 954 490 белорусских рублей.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by/>, а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 30.05.2012 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: судебный исполнитель Есина Л.С., тел./факс: 294 93 84; 8 029 177 32 54, ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк», Минск, код 795, УНП 101541763 хозяйственного суда города Минска не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Тры пытанні з нагоды

«ЧАРНОБЫЛЬ — УРОК АДКАЗНАСЦІ»

Старшыня Слаўгарадскага раённага Савета дэпутатаў Таццяна Кананчук угадвае падзеі 26-гадовага даўніны.

— Якім вам запомніўся дзень 26 красавіка 1986 года, калі адбылася чарнобыльская катастрофа?

— У той час я вучылася ў Магілёўскім педагагічным інстытуце імя А. Куляшова (цяпер — універсітэт). У гэты дзень была на высяллі: у Горках выдавала аднакурсніцу замуж. Нягледзячы на тое, што інфармацыя пра аварыю прасачылася ўжо на наступны дзень, усё роўна пайшла, як і іншыя, на першамайскую дэманстрацыю. З аднаго боку, думалі, што можа быць небяспека, але не ведалі, якая яна і дзе канкрэтна. Да 9 мая ўжо ўсе ўсе ведалі...

Тым не менш на наступны год я працавала на забруджанай тэрыторыі вахтавым метадам, бо настаўнікі з'езджалі, не было каму вучыць сельскіх дзяцей. Я цудоўна разумела, якімі могуць быць наступствы, нават не ведаю, што многа тады рухала. Проста трэба было.

І яшчэ мне было крыўдна. Найбольш — за сваю радзіму, прыгожую Слаўгарадчыну. Я вырасла тут. Лясы і лугі, грыбы і ягады — самае роднае і дарагое з дзяцінства стала забароненым. Я дасюль не збіраю ягады. У грыбы хаджу раз на



год. Гэта абмежаванне для мяне засталася асабістым сімвалам чарнобыльскай бяды.

— Постчарнобыльская палітыка ззнала нямала хістанняў, але найбольшыя спрэчкі ўсё яшчэ выклікае перасяленне людзей. Як вы лічыце, правільна, што высялялі, альбо ўсё ж няправільна?

— Я думаю, што там, дзе быў высокі ўзровень радыяцыі, высяленне людзей рабілася правільна. Гэта была зона абавязковага адсялення. На тэрыторыях, дзе ўзровень быў ніжэйшы, у людзей быў выбар...

Усе, хто не з'ехаў з вёсак і застаўся на месцы, абсалютна катэгарычна лічаць, што зрабілі правільна. Таму што далёка не ўсе чарнобыльцы, якія паехалі ў чыстыя мясціны і фактычна пачалі жыццё нанова, удала ўладкаваліся. Самы вялікі аргумент: і без радыяцыі яны не перажылі сваіх равеснікаў. Тлумачыцца гэта вялікім стрэсам ад пераезду, тугой па радзіме і ранейшым ладзе жыцця.

Што ж, мы і цяпер тут жывём. Безумоўна, засталіся мясціны, дзе радыяцыя зашкальвае, але з кожным годам раён становіцца ўсё больш чыстым, вёскі рэабілітуюцца, жыццё працягваецца.

— Чаму навучыліся жыхары заражаных радыяцыяй мясцін за 26 мінулых гадоў?

— На мой погляд, людзі навучыліся клапаціцца пра сваю элементарную бяспеку. Яны правяраюць тое, што вырошчваюць на агародах і збіраюць у лясках. У кожнай сярэдняй школе ёсць радыёлагічная станцыя, так што магчыма правярыць ёсць, і ўсе пра гэта ведаюць. Калі адзін правярыў, што ў нейкім месцы нармальна — і іншыя спакойныя на гэты конт. Калі жывеш у такіх умовах, то вельмі важна прытрымлівацца элементарных правілаў бяспекі, якія датычацца харчавання, адзення, гігіены.

Увогуле нямала зроблена для людзей, якія жывуць на заражаных радыяцыяй тэрыторыях, асабліва ў сельскай гаспадарцы. Тут і перасяцельніцтва, і вапнаванне глебы, і культурныя пашы. Чыстае харчаванне — гэта самае галоўнае. Не менш важна, што ў раёне на 99% цэнтралізаванае водазабеспячэнне. Вуліцы асфальтавалі, каб не было пылу. Слаўгарад цалкам газіфікаваны, у раёне гэтая праца працягваецца. Усе гэтыя захады палепшылі становішча, так што з боку дзяржавы і міжнародных арганізацый дапамога вялікая.

Але радыяцыйная катастрофа павінна стаць для ўсіх людзей урокам адказнасці. Ва ўсім, усюды. Па вялікім рахунку, на кожным працоўным і жыццёвым месцы важны менавіта чалавечы фактар. Чарнобыль і яго наступствы — гэта праблема глабальная. Няхай такое больш не здарыцца.

Запісала Ілона ІВАНОВА

РАДЫЁМОСТ ЗВЯЖА МІНСК І КІЕЎ У ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДЫІ

Радыёмост Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё з Нацыянальнай радыёкампаніяй Украіны, прысвечаны тэме рэабілітацыі забруджаных тэрыторый і двухбаковаму супрацоўніцтву ў пераадоленні наступстваў катастрофы на ЧАЭС, пройдзе 26 красавіка.

У мінскую студию запрашаны прадстаўнікі дэпартаменту па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі — першы намеснік начальніка дэпартаменту Анатоль Загорскі і начальнік упраўлення рэабілітацыі пацярпелых тэрыторый Генадзь Анціпаў.

Радыёмост прагучыць у эфіры Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё 26 красавіка ў 12.05.

АКТЫЎНАСЦЬ ЖЫХАРОЎ У АДРАДЖЭННІ ПАЦЯРПЕЛЫХ РЭГІЁНАЎ ТОЛЬКІ ВІТАЕЦЦА

Мінулы год прайшоў пад знакам 25-й гадавіны чарнобыльскай аварыі. Якім ён быў у гісторыі нашай краіны? Пра гэта, а таксама пра планы на перспектыву размаўляем з начальнікам Дэпартаменту па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС МНС Беларусі Уладзімірам ЧЭРНИКАВЫМ.



— Уладзімір Аляксандравіч, штогод на пераадоленне наступстваў чарнобыльскай катастрофы з дзяржбюджэту выдаткоўваюцца немалыя грошы. Думаю, нашым чытачам будзе цікава ведаць, на якія мэты яны пайшлі ў юбілейны год?

— На ліквідацыю наступстваў аварыі летась згодна з Дзяржаўнай праграмай было выдзелена 1 305,0 млрд рублёў. Гэтыя сродкі асвоены ў поўным аб'ёме. Кірункаў фінансавання некалькі, таму назаву толькі асноўныя. Амаль 50 % ад усёй сумы — 565,7 млрд рублёў — накіравана на выплату льгот і кампенсацый. Санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне прайшлі 107,6 тыс. пацярпелых, у тым ліку 99,4 тыс. дзяцей. На гэтыя мэты зрасадавана 162,8 млрд рублёў. 115,2 млрд рублёў пайшло на арганізацыю бясплатнага харчавання навучэнцаў. Выдаткі на мэтавыя мерапрыемствы па аднаўленні і развіцці пацярпелых рэгіёнаў склалі 675,3 млрд рублёў. У тым ліку на выкананне ахоўных мерапрыемстваў у сельскагаспадарчай вытворчасці накіравана 176,4 млрд рублёў. У капітальным будаўніцтве асвоена 475,7 млрд рублёў бюджэтных сродкаў. Будаўнічыя работы вяліся на 466 аб'ектах. З іх 161 уведзены ў эксплуатацыю, у тым ліку 134 кватэры, 246,48 км газаправодных і 16 км водаправодных сетак, каля 17 км дарог і вуліц. Завершана рэканструкцыя памяшканняў абласнога кардыялагічнага дыспансэра ў Гомелі, уведзена ў эксплуатацыю сад-школа ў вёсцы Алышаны Столінскага раёна, завершаны работы па рэканструкцыі школы № 1 у г.п. Карма, газіфікавана 4 168 жылых дамоў. На рэалізацыю спецыяльных інавацыйных праектаў, накіраваных на сацыяльна-эканамічнае развіццё пацярпелых рэгіёнаў, было выдаткавана 50,5 млрд рублёў.

— Раскажыце, калі ласка, падрабязней пра гэтыя інавацыйныя праекты. На якім этапе іх укараненне?

— У Брэсцкай вобласці сродкі рэспубліканскага бюджэту ў аб'ёме 6,9 млрд рублёў накіраваны на рэалізацыю 5 праектаў. З іх завершаны толькі праект «Стварэнне вытворчасці вырабаў з паперы на базе Столінскага раённага сплавыцкага таварыства «Століноптгандаль» коштам 300 млн рублёў. У Гомельскай вобласці рэалізуецца 13 праектаў. За кошт прыцягнутых сродкаў у Брагіне ўведзены ў эксплуатацыю кандытарскі

цэх. З-за праблем фінансавання завяршэнне праектаў «Расшырэнне цэха па перапрацоўцы насення рапсу на базе ААТ «Брагінаграсрэвіс», «Укараненне канадскай тэхналогіі па вытворчасці асфальтабетонных сумесяў для рамонтных пакрыццяў» на базе ДРБУ-185 (г. Ветка) перанесены на 2012 год. На рэалізацыю 3 праектаў у Магілёўскай вобласці было накіравана 10,9 млрд рублёў. Усе сродкі асвоены ў поўным аб'ёме, аднак з-за падаражання кошту абсталявання завяршэнне работ па мадэрнізацыі асфальтабетоннага завода на базе ДРБУ-173 таксама перанесена на 2012 год. У сувязі з недахопам сродкаў цяпер праводзіцца работа па карэкціроўцы спецпраектаў, адпаведныя прапановы будуць унесены ва ўрад.

— Летаўня складаная эканамічная сітуацыя затармазіла, наколькі я ведаю, не толькі тэрміны запуску спецыяльных інавацыйных праектаў, што фінансуюцца з бюджэту. Перанесены ўвод у эксплуатацыю і 51 аб'екта капітальнага будаўніцтва. Але ж гэтыя праблемы ўзніклі, калі можна так сказаць, не толькі па аб'ектыўных прычынах...

Сёння ў зонах радыеактыўнага забруджвання знаходзіцца 2396 населеных пунктаў, у якіх пражывае 1 141 747 чалавек.

— Вы правільна заўважылі, меліся і суб'ектыўныя праблемы, якіх можна было б пазбегнуць, калі б адказныя за іх рэалізацыю службовыя асобы дзейнічалі адказна абстаўноўчы, якая склалася. Напрыклад, з-за непрадуманасці пад'яждоў Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнні насельніцтва, ураўнілаўкі ў вызначэнні кошту пучэвак на аздараўленне чарнобыльскага кантынгенту з'явіліся цяжкія ў фінансава-гаспадарчай дзейнасці дзіцячых рэабілітацыйна-аздараўленчых цэнтраў. І гэта пры тым, што на стварэнне спецыялізаванай сістэмы аздараўлення дзяцей, якія пражываюць на пацярпелых тэрыторыях, у свой час былі затрачаны каласальныя дзяржаўныя сродкі. Ці яшчэ: на пацярпелых тэрыторыях Добрушскага, Калінкавіцкага, Кармянскага і Чачэрскага раёнаў патрабуецца замена ад 40 да 60 % халадзільнага і тэхналагічнага абсталявання школьных сталовых. Пра што гэта сведчыць? Пра імкненне некаторых мясцовых кіраўнікоў вырашаць чарнобыльскія праблемы за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту. Яны мініміруюць выдаткі сродкаў мясцовага бюджэту на гэтыя мэты. Але ж гаворка ідзе пра якаснае харчаванне дзяцей, якія хутка складуць базу працоўнага патэнцыялу гэтых раёнаў. Нізкай

выканаўчай дысцыплінай некаторых чыноўнікаў тлумачыцца і факты няякаснай падрыхтоўкі аблвыканкамамі землеўпарадкавальных спраў па пераводзе земляў у гаспадарчае карыстанне. Дапускаюцца выпадкі несанкцыянаванага выкарыстання земляў зоны адсялення.

— І шмат такіх фактаў?

— Няшмат. Летась іх адзначана толькі 3, але ж яны ёсць... Плошча тэрыторыі, на якой дзейнічае кантрольна-прапускны рэжым, складае 5,08 тыс. кв. км. Нягледзячы на тлумачальную работу сярод насельніцтва, усё яшчэ нярэдка факты адміністрацыйных парушэнняў на тэрыторыях асаблівага прававога рэжыму. Летась адміністрацыйнай зон адчужэння і адсялення складзена 735 пратаколаў. Тэндэнцыя да павелічэння колькасці правапарушэнняў за апошнія гады не назіраецца. У сувязі з павышэннем базавай велічыні з красавіка варта чакаць, што ахвотнікі самавольна наведваюць гэтыя тэрыторыі задумаюцца аб «кошце» такога візіту. Дарэчы, мінімальны штраф за падобнае парушэнне складае 10 базавых велічынь.

— Скажыце, а наколькі актыўна сёння вяртаюцца ў карыстанне сельскагаспадарчыя землі?

— Калі ў 1986 годзе цэзіем-137 было забруджана 23 % тэрыторыі Беларусі, то цяпер — 14,5 %. Самаачыстнае земляў дзаваліе паступова здымаць абмежаванні па іх выкарыстанні. Гэта тычыцца і земляў, раней выведзеных з сельскагаспадарчага выкарыстання. Але такія расшнуркі прымаюцца толькі пасля дасканалага радыёлагічнага абследавання канкрэтных участкаў, прагнозу атрымання нарматыўна чыстай прадукцыі і пры наяўнасці станючых заключэнняў Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Міністэрства аховы здароўя, шэрагу іншых міністэрстваў. У карыстанне вернута 17,3 тыс. гектараў такіх земляў. А выведзена было 264 тыс. гектараў.

— Прайшоў дастаткова шмат часу з моманту катастрофы на ЧАЭС. На што сёння робіцца і павінен, на ваш погляд, рабіцца асноўны ўпор?

— Асноўны ўпор робіцца на стварэнне годных умоў жыцця, забеспячэнне занятасці насельніцтва, зніжэнне рызыкі захворванняў. Галоўны аб'ект увагі — інваліды Чарнобыля і дзеці. У школах, размешчаных на пацярпелых тэрыторыях, арганізавана бясплатнае харчаванне вучняў. Усе яны маюць магчымасць штогод праходзіць курс санаторна-курортнага лячэння і аздараўлення. Паскоранымі тэмпамі пераабсталяваюцца медыцынскія ўстановы, павышаецца ўзровень штогадовай дыспансерызацыі. Можна пералічваць і іншыя захады, аднак мы павінны разумець, што галоўнае мэта — пераарыентаваць масавую свядомасць на актыўныя асабісты ўдзел у адраджэнні пацярпелых тэрыторый пры дзяржаўнай падтрымцы праектаў, арыентава-

ных на патрэбы рэгіянальнага развіцця.

— Чым абумоўлена неабходнасць абмену пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі і пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, якая зараз праводзіцца ў нашай краіне?

— Абмен пасведчанняў пачаўся ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта з 1 студзеня і працягнецца да 31 снежня гэтага года. Абмен абумоўлены ў тым ліку і тым, што цяпер беларусы карыстаюцца пасведчаннямі, бланкі якіх былі надрукаваны яшчэ ў СССР. У іх маюцца шматлікія выпраўненні, якія ўскладняюць выкарыстанне такіх дакументаў. У выніку абмену ўсе грамадзяне атрымаюць пасведчанні адзінага ўзору. Абмен ніяк не паўплывае на аб'ём ільгот, гарантаных грамадзяніну законам.

— Беларускія спецыялісты, не сакрэт, вельмі актыўна рэалізуюць навуковыя праекты, накіраваныя на пераадоленне наступстваў чарнобыльскай аварыі, з замежнымі калегамі. Пачынаючы з другога паўгоддзя 2011 года, істотна актывізавалася беларуска-японскае супрацоўніцтва...

— Так, з моманту аварыі на АЭС «Фукусіма-1» Беларусь наведвала больш за 20 японскіх дэлегацый. Японія адной з першых прыйшла на дапамогу Беларусі пасля чарнобыльскай катастрофы, і наш абавязак — рабіць усё магчымае, каб дапамагчы калегам справіцца з іх бядой, дапамагчы мінімізаваць і пераадолець наступствы аварыі. За апошні час японскім вучоным перададзены рэкамэндацыі, метадыкі, навуковыя публікацыі па рэабілітацыі забруджаных тэрыторый, асабліва сцяжх вядзення сельскай і ўмовах павышанага радыяцыйнага фону і іншых аспектах. Рыхтуецца да падпісання пагаднення паміж нашай рэспублікай і Японіяй аб інфармацыйным абмене ў пытаннях пераадолення наступстваў радыяцыйных аварыяў, якое дазволіць будаваць двухбаковае супрацоўніцтва на сістэмнай аснове, стварыць рамачныя ўмовы для рэалізацыі сумесных праектаў. Варта адзначыць, што наша дзейнасць па пераадоленні наступстваў чарнобыльскай катастрофы высокая ацэнена аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Але ж лепшая ацэнка, якую мне ў апошні час даводзілася чуць, прагучала з вуснаў члена Незалежнай камісіі Парламента Японіі па расследаванні аварыі на АЭС «Фукусіма-1» спадарыні Рэіка Хачысука. Жанчына пражывала ў некалькіх кіламетрах ад станцыі і прайшла эвакуацыю. Яна прыехала да нас, паглядзела, як арганізавана бяспечнае пражыванне на пацярпелых тэрыторыях у нашай краіне, і сказала: «Нам сёння ў Японіі хацелася б на пацярпелых тэрыторыях жыць так, як у Беларусі».

Надзея ДРЫЛА.

ЦЯПЕР І 15 ГАДОЎ ТАМУ




Часу не спыніць. Яго нельга нават запаволіць. Час можна толькі згадваць. Вярнуцца ў мінулае нам часта дапамагаюць старыя фотаздымкі.



ГОМЕЛЬСКАЯ
ВЕДАСТЬ
РАДЫСЬКАЯ
РАДЫАЛОГІЯ

15 гадоў таму на могілках выселенай вёскі Даўляды мне ўдалося сабраць разам амаль усіх наведвальнікаў — і дарослых, і дзяцей. Была Радаўніца — «бацькоўскі дзень». Вядома, гэта былі далёка не ўсе жыхары буйной вёскі Нараўлянскага раёна ў «дачарнобыльскі» час. Маршруты ў гэты гаротны куток пралеглі ці не з усёй Беларусі і нават з Украіны.



Дарэчы, ад Даўлядаў да Чарнобыльскай АЭС не набярэцца і паўтара дзесятка кіламетраў. Памятаю, як на пячаным пагорку з паваленымі збуцвелымі крыжамі каля паўсотні чалавек замерлі перад фотакамерай. Памятаю іхнія вочы — слёзна-вясёлыя ад незагойных ран душы. І слёзна-вясёлыя ад сустрэч з аднавяскоўцамі, з радзімай. Давялося тады пачуць і дакоры: «Што толку з гэтых фотаздымкаў? Радзімы нам ужо ніхто не верне...»

Шкада, што ідэя рабіць такія партрэты чарнобыльскіх вёсак у памінальны дзень прыйшла не адразу пасля трагічных падзей. Колькі цікавых фотадакументаў захавалася б для гісторыі, для пошукаў і даследаванняў! Але і тады было не позна. Бо яшчэ шмат непасрэдных відавочцаў-перасяленцаў было жывых.

Але пазаўчора, на радаўнічных могілках я не стаў паўтараць сюжэт. І без таго было відаць, што ў Даўляды не прыехала і паловы той колькасці людзей, якія былі ўвечаваны на колішнім фота — яго я знарок прыхапіў з сабою. А колькі новых крыжоў і помнікаў паўстала...

На тым старым здымку знайшоў сябе Васіль Пятрэнка (фота справа). З часу эвакуацыі з вёскі — 4 мая 1986

года — ён не прапусціў ніводнай Радаўніцы. Безумоўна, гэты дзень для яго святы: пад хвоямі на прыпяцім беразе знайшлі вечны спачын ягоныя дзяды і бацькі, а з нядаўняга часу — і жонка, і многія з тых, хто стаяў перад аб'ектывам 15 гадоў таму.

Толькі Радаўніца дае магчымасць перасяленцам «вярнуцца» дахаты. Адчувалася, што нават праз 26 гадоў у колішніх жыхароў сціскаліся сэрцы, калі яны пераступалі бацькоўскія парогі. Асабліва тады, калі заходзілі ў дамы, узведзеныя ўласнымі рукамі. Але з года ў год яны едуць на гэтыя хвалючыя і кранальныя сустрэчы, каб прасіць прабачэння ў сваёй пакінутай радзімы.

Таццяна Захілько (на здымку злева) жыве цяпер у Маладзечанскім раёне. А раней — у вёсцы Вяжышча.

Ёй быў 21 год, калі выбухнуў Чарнобыль. Цяпер вёска ў прамым сэнсе за калючым дротам, які ідзе якраз паўз бацькоўскую хату. Але і дрот — не перашкода гэтым штогадовым балючым сустрэчам. Хоць дом даўным-даўно пусты, разрабаваны і халодны. Не саргаваюць яго і вясёлкі ў красавіцкім радаўнічным небе.

Кожная паездка ў чарнобыльскую зону дае магчымасць убачыць безліч



шчырых эмоцый на тварах часовых гасцей на сваёй радзіме. Быць сведкай гэтых вельмі асабістых праяў чалавечай душы не сорамна. Бо пра боль Чарнобыля трэба выказацца не толькі моваю знакаў радыяцыйнай бяспекі і крыжамі забітых дошкамі вокнаў. Але і моваю шчырых людскіх перажыванняў — без іх партрэты часу не бываюць прадзівымі.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара. Нараўлянскі раён.

ЖЫЦЦЁ ПРАЦЯГВАЕЦА

Гэта асноўны прыярытэт пятай Дзяржаўнай праграмы па пераадрэсненні наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. **Дырэктар рэспубліканскага навукова-даследчага ўніверсітэта «Інстытут радыялогіі», што знаходзіцца ў Гомелі, доктар біялагічных навук Віктар АВЕРЫН** упэўнены: жыццё працягваецца, і перад жыхарамі пацярпелых раёнаў задачы ставяцца такія ж, як і паўсюль у краіне. Як і паўсюль, размова ідзе пра эканамічную эфектыўнасць тых ініцыятыў, што рэалізуюцца на гэтых землях, падкрэслівае Аверын. Дзейнасць Інстытута радыялогіі якраз накіравана на атрыманне чыстай прадукцыі на праблемных землях. Досвед прыкладных распрацовак з 1986 года атрыманы вельмі багаты і, што важна, акупляльны.

Спецыяльныя праекты

— Мы лічым, што трэба фармаваць пакет спецыяльных праектаў, якія павінны адпавядаць спецыфіцы таго ці іншага рэгіёна. Напрыклад, калі зерне не адпавядае нарматывам, яго трэба вырошчваць не на харчовыя мэты, а на насенне ці на фураж. Іншы кірунак — жывёлагадоўля. На гэтых землях неабавязкова вырошчваць буйную рагатую жывёлу на мяса. Тут можна развіваць вытворчасць племянной жывёлы, якой у краіне сапраўды не хапае. Магутныя свінакомплексы на Гомельшчыне ўжо будуцца. Магчыма, на некаторых тэрыторыях трэба здабываць карысныя выкапні (тую ж гліну) і ствараць невялікія цэхі па вытворчасці цэглы. Спадзяюся, хутка будзе ўведзена вытворчасць сапрапеляў і біядабавак з іх у Лельчыцкім раёне. Але ж кожны з праектаў трэба ператвараць у бізнэс-планы, распрацоўваць падрабязныя праграмы рэалізацыі, якія прыносяць урэшце эканамічную аддачу. Асноўная мэта — знізіць датацыйнасць раённых бюджэтаў і развіваць тэрыторыі. Хаця, зразумела, гэтыя праекты будуць рэалізоўвацца не адзін год.

Ад тэорыі да практыкі

— На 2011—2015 гады Інстытутам радыялогіі распрацаваны рэкамендацыі па вядзенні аграрна-прамысловай вытворчасці ва ўмовах радыеактыўнага забруджвання. Гэта дэталёва распісаная мерапрыемствы і тэхналогіі. Прымяненне на практыцы гэтага дакумента дазваляе атрымліваць прадукцыю, якая адпавядае ўсім устаноўленым нарматывам. Дарэчы, яны самыя жорсткія сярод трох найбольш пацярпелых ад катастрофы на ЧАЭС краін і, між іншым, краін Еўрасаюза. Аднак тут часта назіраецца парадокс. Калі людзі збіраюць грыбы, каб іх здаць, яны абавязкова вымяраюць узровень радыяцыі. А вось калі для сябе — часта не робяць гэтага, хаця добра ведаюць парадкі спецыялістаў. Разам з французскімі калегамі ў шэрагу школ чарнобыльскай зоны мы стварылі цэнтры павышэння радыелагічнай культуры. Забяспечылі іх прыборамі, якія дазваляюць праводзіць вымярэнні ўзроўню забруджвання тых ці іншых прадуктаў. Гаворым дзецям: «Прыносьце з дому гры-



Віктар АВЕРЫН — дырэктар РНДУП «Інстытут радыялогіі» МНС Рэспублікі Беларусь, доктар біялагічных навук, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці.

бы, ягады, бульбу, буракі, моркву — правярайце, а потым расказвайце пра гэта сваім бацькам». Існуючая сістэма радыяцыйнага кантролю і кантролю доз апраменьвання дазваляе выяўляць небяспечныя сітуацыі і прафесійна кансультаваць паляўнічых, грыбнікоў, рыбакоў і іншых, аднак, на жаль, самі людзі часта ігнаруюць небяспеку. Што тычыцца лесу, у нас выпрацаваны рэкамендацыі па выкарыстанні драўніны: з якіх тэрыторый яе можна выкарыстоўваць як дзелаваю, а з якіх — як паліва.

Зямля ачышчаецца

— Існуе экалагічны перыяд ачышчэння — перыяд, за які канцэнтрацыя радыенуклідаў у экасістэмах зніжаецца ў 2 разы. За 26 гадоў, якія прайшлі пасля аварыі, каля 40 % гэтых элементаў ужо распалася, і шчыльнасць

забруджвання паменшылася. Гэта звязана з працэсамі старэння цэзію і яго замацавання ў глебе. Цэзію-137 не пераходзіць у тую прадукцыю, якая вырошчваецца. Акрамя таго, ідзе перамешванне, і цэзію раўнамерна размеркаваўся ў ворным пласце, які на Палессі складае прыкладна 25 см. Гама-фон таксама ўпаў. Прырода самаачышчаецца. Пры гэтым мы ўсё роўна не даём рэкамендацыі выкарыстоўваць зямлю, якая мае забруджанасць больш за 25 кюры па цэзіі. Задзейнічаць можна толькі тую глебу, дзе магчыма атрымліваць прадукцыю ў адпаведнасці з сённяшнімі нарматывамі. Пасля катастрофы выводзілі землі са звароту не толькі таму, што яны былі забруджаны. У шэрагу выпадкаў гэта рабілася таму, што на іх не было каму працаваць. Сёння пытанні радыяцыйнай абароны і радыеэкалогіі па-ранейшаму застаюцца пад жорсткім кантролем дзяржавы. Пры гэтым некаторыя тэрыторыі зноў уводзяцца ў севазварот. Дарэчы, здараецца, землі, якія вяртаюцца ў карыстанне, у шэрагу выпадкаў больш чыстыя, чым тыя, якія апрацоўваюцца даўно. Па Гомельшчыне тэарэтычна каля 5 тысяч гектараў зямлі патэнцыяльна могуць быць уведзены ў севазварот — гэта зусім няшмат.

Інвентарны нумар для глебы

— Зараз, калі наводзіцца парадок на зямлі, мы прымяняем геаінфармацыйныя тэхналогіі іх уліку. Пры інвентарызацыі земляў складаецца электронная карта, робіцца каардынатная прывязка, што дазваляе дакладна вызначыць

межы. Распрацоўкі навукоўцаў нашага інстытута дазволілі стварыць дакладны рэгістр забруджаных тэрыторый. Па тых чарнобыльскіх землях, якія выведзены са звароту, мы зрабілі 100-працэнтную інвентарызацыю. Зараз удакладняем сітуацыю па землях ляснога фонду. Мы ацэньваем магчымасці ўвядзення тых ці іншых тэрыторый у зварот. Трэба вельмі дакладна ведаць, дзе ёсць участкі, якія, напрыклад, зараслі кустоўем — сёння гэта можна ўдакладніць да метра. З іншага боку, змяняюцца дамінуючыя культуры, вызглядаюцца пэўныя плошчы... Таму кожная пядзя зямлі павінна быць на ўліку.

Каб прыходзілі і заставаліся

— Трэба стварыць пэўныя ўмовы, каб зацікавіць моладзь працаваць на забруджаных тэрыторыях. І вельмі важна, каб туды прыйшлі лепшыя з лепшых. Ім неабходна забяспечыць законную магчымасць атрымліваць дастойны заробак. Таксама перспектыўна моладзь трэба накіроўваць у самыя лепшыя гаспадаркі, дзе яны маглі б максімальна рэалізаваць свае здольнасці. У такім выпадку з іх вырастаюць добрыя кіраўнікі. Сёння ўсе маладыя спецыялісты на вёсцы забяспечваюцца дзяржаўным жыллём. Аднак таксама важна заканадаўча прадугледзець, каб яны маглі праз 5-7 гадоў перавесці гэтае жыллё ва ўласнасць. Але ж такія меры заахоўвання трэба прымяняць толькі да лепшых. Гэта цэлы комплекс пытанняў, якія неабходна разглядаць сістэмна.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Кацярына ЗІНГАРЭВІЧ.

Беларуская краса заваёўвае англійскі футбол



© Victoria's Secret

Брытанскі таблоід Daily Mail прысвяціў артыкул беларускай фотамадэлі Кацярыне — жонцы рускага бізнэсмена Антона Зінгарэвіча. Ён валодае кантрольным пакетам акцый футбольнага клуба «Рэдзінг», на стадыёне якога наша «нацыяналка» калісьці перамагала другую зборную Англіі. На радзіме яна, напэўна, больш вядомая пад прозвішчам Даманькова, але з 2009-га Каця — жонка заснавальніка кампаніі-распрацоўшчыка мабільных праграм «Zyla Networks». Нагодай публікацыі стала ўдалае выступленне «Рэдзінга», які пасля перапынку вяртаецца ў прэм'ер-лігу. І вось што з гэтай прычыны пішуць журналісты:

«У наступным сезоне прэм'ер-ліга будзе ўражана беларускай бландзінкай. І зараз мы не гаворым пра вяртанне Аляксандра Глеба, былога паўабаронцы «Арсенала». Тамтэйшыя журналісты ўжо чакаюць наступнага сезона, а «балельшчыкі спадзяюцца, што прыгажуня стане іх талісманам».

Цікава, што дасціпныя англійскія газетчыкі паспелі знайсці паралелі ў біяграфіях Кацярыны і «Рэдзінга» — клуба, які быў заснаваны яшчэ ў далёкім 1871 годзе. «Місіс Зінгарэвіч заваявала тытул «Супермадэль свету» яшчэ ў 2006-м, у тым годзе, калі «Рэдзінг» упершыню трапіў у прэм'ер-лігу. Супадзенне? Магчыма».

Кацярына вучылася ў мінскай політэхнічнай гімназіі №6 і ў 11-м класе перамагла ў конкурсе «Супермадэль свету», які адбыўся ў Нью-Ёрку. Зараз захапляецца журналістыкай, паважае працу Леаніда Парфёнава, Уладзіміра Познера і хоча весці ток-шоу. З сынам Барыса Зінгарэвіча, саўладальніка найбуйнейшага

ў Расіі цэлюлозна-папяровага камбіната, Каця пазнаёмілася ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі» і праз паўгода пасля першай сустрэчы Антон прапанаваў ёй пажаніцца. Прыгожая шлюбная цырымонія адбылася ў Санкт-Пецярбургу.

Але цяпер маладую сям'ю хвалююць важныя пытанні: як зрабіць так, каб клуб удала выступіў у вышэйшым дывізіёне? «Трапіць у прэм'ер-лігу — гэта добра, — Daily Mail прыводзіць словы сэра Джона Мадэйскі, старшыні праўлення «Рэдзінга», у гонар якога названы стадыён каманды. — Але, каб там застацца, патрэбны глыбокія інвестыцыі. У асобах Зінгарэвічаў мы знайшлі прыемных людзей, якія будуць працягваць шлях развіцця каманды». Цікава, што шэраг сродкаў масавай інфармацыі ўжо адправілі Вікторыю Бэххэм у ар'ергард, і сярод самых прыгожых «футбольных жонак» вылучаюць менавіта беларуску Кацю. Пабачым, што будзе ў наступным сезоне.

Тарас ШЧЫРЫ.

З КАМЕНТАРОЎ НА САЙЦЕ DAILY MAIL:

Dehnen, Singapore:

— Прэм'ер-ліга робіцца лепшай і прыгажэйшай. Ла Ліга, серыя А і Бундэсліга — саступіце.

Frank, UK:

— Я ўпэўнены, што прыгожая жонка ўладальніка «Рэдзінга» не ў стане супрацьстаяць таму, каб клуб не фінішаваў апошнім у бліжэйшыя тры гады.

Ian, Warrington:

— Калі б яна была менаджарам, скаўтам ці фізіятэрапеўтам (альбо любы іншы ўплыў на клуб у гэтым пытанні), дык гэта гісторыя мела б пэўны сэнс.

Diana dors, LA:

— Жанчыны з Усходняй Еўропы — самыя прыгожыя ў свеце! Гэта факт.

Oliver, exact in turkey:

— Што мне найбольш падабаецца ў крушэнні Савета Саюза, дык тое, што гэта дазволіла свету адкрыць славянскіх жанчын.

Floss, Scotland:

— Колін Руні простая і няхітрая, весяліца ў дарагіх дызайнерскіх строях, але ў яе няма класа, як у Каці — яна сапраўды прыгожая.

САМЫ ТАННЫ АДПАЧЫНАК

Вы любіце падарожнічаць, але абмежаваныя ў фінансах? Не хочаце эканоміць цэлы год, каб пасля 5 дзён прасядзець у 3-зоркавым атэлі? Альбо наогул для вас праблема назбіраць грошай на пуцёўку? Але ж гэта не азначае, што трэба адмаўляцца ад свайго жадання пабачыць свет.

ПАДАРОЖНІЧАЙЦЕ НА... КАНАПЕ!

Каўчсёрфінг (CouchSurfing — «сёрфінг на канапе», або, як яшчэ называюць гэты від адпачынку, падарожжа на канапе) якраз дапаможа ўсім, у каго ў кішэнях не так шмат грошай. Гэта адна з самых вялікіх гасцявых сетак, удзельнікі якой не толькі бясплатна дапамагаюць адзін аднаму з начлегам у час падарожжаў, але і знаёмяць з традыцыямі і культурай сваёй краіны.

Мэта гэтага аб'яднання — зрабіць падарожжы нават у самыя экзатычныя краіны даступнымі для ўсіх ахвотных. Каўчсёрфэр эканоміць на плаце за гасцініцу/атэль, бо браць грошы з «гасцей» забаронена правіламі арганізацыі. У той жа час лічыцца добрым тонам аддзячыць гаспадарам аповедам пра сваю краіну, яе традыцыі і культуру, прыгатаваць што-небудзь смачнае з нацыянальнай кухні... Такім чынам, карысць атрымлівае і прымаючы бок — сапраўды, чым не падарожжа на канапе?

Калі зазірнуць у профіль каўчсёрфера на сайце CouchSurfing.org, можна даведацца, чаму можа цябе навучыць гэты чалавек, даведацца пра яго каўчсёрферскі вопыт, пра мовы, якімі ён валодае (каб пасля не ўзнікла «моўнага пытання»), таксама пра тое, ці можа гэты чалавек прымаць у сябе «турыстаў» з іншых краін, а калі можа, то ў якіх умовах даведзецца жыць... Больш за тое, можна пачытаць водгукі людзей, якія гасцявалі ў гэтага чалавека.

РЫХТУЙЦЕСЯ ДА ПРЫГОД

На афіцыйным сайце CouchSurfing.org зарэгістравана больш за 3 мільёны ўдзель-

нікаў з 200 краін і тэрыторый. Сярод іх ёсць і беларусы — з усіх куткоў краіны каля двух тысяч чалавек. Як правіла, яны не толькі падарожнічаюць за мяжу, але і запрашаюць каўчсёрфераў да сябе.

Студэнтка БДУ Дар'я БАЯРКІНА год таму з сяброўкай як каўчсёрфер паспяхова пабывала ў Кіеве. Дзяўчына прызнаецца, што падарожжа атрымалася, хоць без прыгод не абышлося:

— Турысты, якія выбіраюць такі тып падарожжаў, як каўчсёрфінг, павінны быць гатовымі да сякіх-такіх прыгод. Калі мы прыехалі ў Кіеў, давялося пахвалявацца: не маглі дазваніцца да сваіх «гаспадароў» (пасля аказалася, што ў тых села батарэйка ў тэлефоне). Зразумела, пачалі хвалявацца. У Кіеве сяброў, родзічаў не было. Лішніх грошай няма... Сітуацыя склалася даволі непрыемная: няўжо даведзецца начаваць на вакзале?! На наша шчасце, сувязь наладзілася. Кіеўскія сябры аказаліся добрымі людзьмі, хоць і не багатымі. Яны — не карэнныя кіеўляне, таму ім даводзілася здымаць кватэру, а паколькі сябры зараблялі не так шмат, то на нешта іншае грошай амаль не заставалася. У кватэры нават мэблі амаль што не было, таму нам давалося начаваць на матрацах.

Між іншым, кошт ложка-месца ў танных гасцініцах у Кіеве складае ад 70 да 360 грывень за суткі (разбежка цэн залежыць ад колькасці чалавек у нумары, а іх можа змясціцца да 8). У беларускіх рублях гэта будзе ад 64330 да 330000.

Дзяўчыны шкадуць толькі, што экскурсія па начным Кіеве не адбылася, таму што... стомленыя, яны заснулі пасля доўгай дарогі і цяжкага дня.

Але каўчсёрфінг — гэта не толькі эканомія на начлезе. Самае цікавае ў такім вандраванні не простае знаёмства з горадам ці краінай, а кантакты з людзьмі, сапраўднымі скарбам кожнай краіны, — такую выснову зрабіла для сябе Даша. Цяпер яна вучыцца ў Францыі, а некаторы час жыла там па каўчсёрфінгу і ўгадвае пра свайго знаёмага:

— Рэмі з горада Шэль (Францыя) — сапраўдны француз, вельмі ўважлівы, абыходлівы. Сам гатаваў ежу, тлумачыў, што было незразумела... У яго вялікая кватэра (3 пакоі), і ён часта прымае людзей з гэтага аб'яднання. Рэмі працуе настаўнікам у пачатковай школе, водзіць мотабайк і танцуе сальсу.

Наогул, Даша, дзякуючы каўчсёрфінгу, сустрэлася і блізка кантактавала і з палякамі, літоўцамі, венграмі, расіянамі, датчанамі, грэкамі, аўстралійцамі...

ПРЫМАЕМ ГАСЦЕЙ

Журналістка Алена ЧАЦВЯРНЯ на момант нашай сустрэчы падарожнічала толькі два разы, нашмат больш яна атрымлівае асалоды ў сустрэчах з замежнымі каўчсёрферамі, якія прыязджаюць у Беларусь.

Каўчсёрфінг, лічыць Алена, нашмат больш, чым звычайныя падарожжы. Гэта — унікальная магчымасць даведацца пра звычкі і традыцыі іншых народаў на практыцы. Так, калі ў госці прыязджаў італьянец, яны прыгатавалі спагечі па нацыянальным рэцэпце, у сваю чаргу канадцы частавалі сваёй стравай: блінамі з кляновым сіропам. Добрай традыцыяй у мінскіх каўчсёрфераў сталі сустрэчы так званага «англійскага клуба». Туды прыходзяць як беларусы, так і каўчсёрферы з іншых краін, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі. Падарожнікі размаўляюць, разказваюць пра свае ўражанні. Зразумела, гутарка ідзе на англійскай мове, бо, як правіла, гасцей за ўсё каўчсёрферы выкарыстоўваюць менавіта яе.

Алена не адразу зразумела ўсе плюсы каўчсёрфінгу. Упершыню, калі збіралася такім чынам ехаць у Маскву, успрыняла ўсё дастаткова «прымітыўна» — проста як магчымасць пераначаваць бясплатна. Але ўжо пасля першага падарожжа погляды дзяўчыны кардынальна змяніліся.

Алена знайшла сябе ў тым, што прымае замежных гасцей у сябе, паказвае ім горад. Зараз яна не радавы член арганізацыі, Але-

на — пасол ад Мінска, член аб'яднання каўчсёрфераў, якое асабліва плённа садзейнічае развіццю арганізацыі. Алена з'яўляецца мадэратарам розных сустрэч і мерапрыемстваў каўчсёрфераў у Мінску. Вось і на сустрэчу са мной Алена прывяла гасцей: Віктара Фермана, нямецкага студэнта, і Юю, дзяўчыну-кітаянку.

Віктар Ферман даволі часта бывае ў Беларусі: тут у яго ёсць родзічы па лініі маці. Пра каўчсёрфінг ён даведаўся з аднаго гарадскога часопіса. Рух яго зацікавіў, і праз некаторы час гэты ж часопіс узяў у яго інтэрв'ю як у вопытнага каўчсёрфера: Віктар змог пабываць дзесьці ў 40 краінах.

— Калі ты сапраўды хочаш падарожнічаць, не важна, колькі табе гадоў, у якой краіне ты жывеш, колькі зарабляеш... Можна запрашаць гасцей да сябе і «падарожнічаць на канапе». Дарэчы, гэта распаўсюджана ў Злучаных Штатах. Падчас свайго падарожжа давалося аднойчы спыніцца ў жанчыны даволі сталага ўзросту, якая таксама была каўчсёрферам. Я жыў у невялікім доміку з фіранкамі, кветкамі: наогул, узнікала адчуванне перамяшчэння ў часе. У той жа час успамінаецца іншы выпадак, таксама падчас падарожжа ў Амерыцы. Спыняўся ў маладога багатага амерыканца, які жыў у вялікім хмарачосе на адным з верхніх паверхаў. Кватэра была з велізарнымі вокнамі, ніколі не забуду дзіўнага адчування, калі ты стаіш, а пад табой мільёны агеньчыкаў... Сапраўды, каўчсёрфінг дапамагае ўбачыць жыццё ў розных яго праявах!

Каўчсёрфінг — не толькі начлег у невядомым горадзе. Гэта магчымасць абмену вопытам, асабісты стасункі з жыхарамі замежных краін. Звычайна каўчсёрферы падтрымліваюць стасункі з тымі, у каго ўжо даводзілася начаваць ці з кім бавілі час у чужой краіне. А новыя сябры — ці не лепшы набытак падарожжа?

Надзя ЮШКЕВІЧ, студэнтка Інстытута журналістыкі БДУ.

ДЗЯЎЧАТЫ І «ЖЫРАФІКІ», альбо Тлумачальны слоўнік жаночай мовы

Раскажу гісторыю пра жырафіка. Не, тут звяр'ё ні пры чым. Была ў мяне сяброўка, і быў у той сяброўкі хлопец. Усё як у людзей. А дзяўчына ўся такая далікатная, тактычная і культурная, да таго ж яшчэ прыгожая, нібы лялечка. Ну і хлопец, як спяваецца ў вядомай «чумачэчай» песні — «ні чорці шо». Вучыўся добра, бацькоў сваіх, дастаткова забяспечаных, радаваў поспехамі. І вось аднойчы гэтую маю знаёмую «лялечку» яе дарагі Сашка запрасіў на сямейную святочную вячэру. Радасць ў дзяўчыны ад гэтай падзеі было столькі, колькі бывае толькі ў кракідзіла, з якога ў апошні момант перадумалі шыць сумку. Сяброўка мая вырашыла, што

справа гонару — выглядаць як супермадэль, і выправілася па новыя туфлі. Ох, трэба было бачыць гэтую раскошу на 12-сантыметровай шпільцы. Абула, бядачка, іх на вячэру. Пакуль дабралася — ногі ў кроў, а пасля вячэры яшчэ і прагулка планавалася з усімі родзічамі. Гераічная «лялечка», нягледзячы на крывавыя пухіры на нагах, пайшла. А пасля запрашэння Сашкавай мамы прыходзіць яшчэ «лялечка» свайго каханага ледзь не кінула. Чаму? «Ды ён нібы жырафік! Не дайшло хлеба, што я так пакутую. Ён зусім пра мяне не клапаціцца! Не магла ж я пры ўсіх пачаць ныць і прасіць дапамогі. Ды ён усё жыццё такі будзе, чэрствы».



— І якое пакаранне ты прыдумаш для такіх прадстаўнікоў фаўны, як тыя «жырафікі», шаноўны Сяржук?

— Разумееш, Ганначка, мне здаецца, што хлопец той неабавязкова быў «жырафікам». Вядома, я не выключаю, што ён і сапраўды мог быць такім згаістам. Але, хутчэй за ўсё, ён проста не зразумеў яе намёкаў. Дзяўчаты вельмі часта хочучь, каб мы, хлопцы, чыталі іх думкі. Але ж гэта немагчыма. Калі штосьці хочаце — так і кажыце. А не рабіце з нас тэлепатаў... Няўжо ў цябе не было такіх сітуацый, калі хлопцы не разумелі цябе, пакуль ты ім у твар усё не скажаш?

— І ты ўжо не рабі з мяне тэлепата, калі так. Адкуль жа я ведаю, што чалавек нешта не разумее, калі ён робіць выгляд, што ў курсе справы? Ды і ўвогуле, тут ёсць яшчэ адзін варыянт: а раптам хлопец — зусім ніякі не «жырафік», а звычайны, прабач за выраз, казёл? Бывае ж няшчасце на свеце...

— Ну, не злуйся. Згодны, і такое бывае. Ды яшчэ як. Аднак дзяўчаты любяць вось так чакаць чагосьці, а пасля зрабіць нас вінаватымі ў тым, што мы зрабілі не так, як яны хацелі. Скажы, а ты б як на месцы той дзяў-

чыны зрабіла? Таксама не сказала б нічога, калі б ён ніяк не мог здагадацца, што ў цябе менавіта новыя туфлікі і хадзіць у іх нязручна?

— Я б паклапацілася пра зручнасць абутку загадзя і накручвала кругі па горадзе хоць да раніцы. Але каму цікава пра мяне? Раскажы лепей выпадак са свайго жыцця пра разуменне ці неразуменне намёкаў.

— Сустрэўся я неяк з адной прыгажуняй. І так на яе гляджу, і гэтак. Карацей, вачэй зусім ужо не адводжу. А яна ніяк не рэагуе. Нават наадварот, робіць выгляд, што не заўважае маёй прысутнасці ўвогуле. Але ж лёс — жартаўнік. Праз нейкі час я з ёю ўбачыўся ізноў: сярэд сваіх сяброў. Зразумела, пазнаёмліся і пагутарылі. Падчас размовы высветлілася, што яна мяне памятае і тады менавіта такім «незалежным» сваім выглядам спрабавала абудзіць маю цікавасць. Як табе? Ты такім прыёмчыкам таксама карыстаешся?

— Трэба сказаць, што надта штучныя паводзіны адразу можа выкрыць нават самы тыповы «жырафік», таму дзяўчына, думаю, не надта дэманстравала не заўважальна твай прысутнасці.

— Вось «жырафік», можа, і выкрывае. А мы, сарамлівыя, можам і не заўважыць.

— Але ж і ты не зацікавіўся б дзяўчынай, якая б усім сваім выглядам транслявала: «Хачу пазнаёміцца!» Ці не так? Тады што не падабаецца ў «прыёмчыках»?

— Твая праўда. Але ж усё залежыць ад таго, як трансляваць. Я стараюся заўсёды першым ініцыяваць адносіны. Дзяўчыне застаецца толькі адказаць «так» ці «не». Прычым гэта неабавязкова рабіць вербальна. Можна і неяк больш тонка. А адсутнасць хоць якога адказу мне незразумелая. А скажы мне, прыгажуня, ці ёсць розніца, хто першы пачынае рабіць «намёкі»? Дзіўная рэч: усё мае дзяўчаты, якія былі даволі мэтанакіраванымі, пасля самі ж і сыхадзілі. Прычым так жа нечакана, як і ўсё з імі пачыналася.

— У ідэале, думаю, намёкі на сімпатыю не павінны быць прэрагатывай толькі хлопцаў ці толькі дзяўчат. Але гэта ў ідэале. Наша ж традыцыйнае грамадства ўхваляе, калі адносіны пачынае мужчына. Вось таму і ты так рэагуеш на занадта мэтанакіраваных дзяўчат.

— У мяне ж няма ніякіх забабонаў на гэты конт: я ніколі не кпіў з тых дзяўчат, што імкнуліся распачынаць усё самі. Аднак атрымлівалася кожны раз адно і тое ж — у тым, што я не быў «першым», быў вінаваты зноў-такі я. Можа, ты ведаеш, чаму так?

— О, гэта аналаг гісторыі з паўсюль вінаватым Сашкам «жырафікам». Ва ўсім вінавата загадкавая жаночая душа, што паробіш.

— Вох, душа гэтая. Яна не загадкавая, а проста таямнічая. Ды гэту таямніцу нікому не ўдаецца раскрыць. Я ўспамінаю сябе, калі мне было 16 гадоў. Трэба было хоць з кім-небудзь сустрэцца — а то неяк няправільна... Таму менавіта ў той перыяд і я, і дзяўчаты «дурэлі» аднолькава. Я мог бегаць у выхадны ад адной да другой з перапынкам у 15 хвілін. А яны маглі па 10 разоў казаць, што ўсё скончана, а пасля самі нейкімі хітрыкамі прымушвалі нас вярнуцца. І мы ж вярталіся, халера на іх... Няўжо проста хтосьці не вырастае з гэтых гульніў і хітрыкі працягваюцца? А астатнія, навучыўшыся больш сур'ёзным паводзінам, пасля не могуць першых зразумець?

— Адвечная гульня ў «кошкі-мышкі». Глядзі ты, зноў да фаўны вярнуліся! Калі б адносіны раптам ператварыліся ў зразумелую, лагічную абгрунтаваную і, галоўнае, прадказальную працэдур, не ведаю, як жанчыны, а мужчыны б дакладна страцілі да іх цікавасць.

— Ага, цягнулася заўсёды да таго, што незразумела і непрадказальна. Але раю ўсё ж такі дзяўчатам больш мякка ставіцца да нашай часовай «жырафаватасці». Яна не заўсёды выклікана дрэнным стаўленнем да вас. Згадзіся ж, што і табе было б вельмі сумна, калі б твой абраннік наперад ведаў усё пра цябе?

— А наша загадкавасць і найлюбімэйшы занятак усіх дзяўчат — што-небудзь дадумаць — зусім не сцярвознасць, а проста жаданне зрабіць вас яшчэ лепшымі. Ну, каб жыццё мёдам не здавалася.

— Куды ўжо лепей! Жартую). У тым і ёсць гармонія: мы вам не даём спакойна жыць, а вы — нам. Галоўнае, каб падчас набыцця гэтай гармоніі не пацярпела ніводная жывёла). Як пры нашай з табою размове.

— Падтрымліваю!
Ганна ДАРЭЎСКАЯ,
Сяржук ПІСТАЛЕТАЎ.

Як жывеш, студэнт?

ДЗЕ ЗНАЙСЦІ ПРАЦУ НА ЛЕТА?

Лета — не толькі любімы час адпачынку, аднак і цудоўная магчымасць правесці час на карысць вашаму кашальку. Шмат маладых людзей на летніх вакацыях падрабляюць у розных установах. Вы таксама вырашылі папрацаваць? Тады давайце паспрабуем разабрацца ў тым, як правільна знайсці месца працы.

ВАРЫЯНТ 1.

Спецыяльныя службы

У Мінску шмат устаноў, якія могуць дапамагчы ўладкавацца на працу. Адна з іх — **Моладзевая сацыяльная служба пры Мінгарвыканкаме**. Патрабаванні да моладзі: узрост ад 16 гадоў і фізічная моц. «У асноўным да нас звяртаюцца хлопцы, аднак заходзяць і дзяўчаты. Для хлопцаў наша служба з'яўляецца прамым працаўладкавальнікам, таму ім дастаткова прыйсці да нас, падпісаць дагавор і пачаць працу. Нам заўсёды патрэбны грузчыкі ці рабочыя. Для дзяўчат жа мы з'яўляемся пасярэднікам пры пошуку працы. Напрыклад, зараз адкрыта вакансія прыбіральшчыцы памяшкання», — расказалі ў сацыяльнай службе.

Багаты выбар вакансій прадастаўляе **Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі**. Як адзначаюць першы сакратар Мінскага гарадскога камітэта БРСМ Юрый Чачукевіч, «у нас прадастаўлены вакансіі са 100 розных прадпрыемстваў, арыентаваныя, у асноўным, на людзей з 18 гадоў, таму што большасць устаноў не хоча несці абавязкі, звязаныя з асаблівасцямі працы непаўналетніх. Гэта і скарачаны рабочы дзень, і абмежаванні ў выкананні пэўных відаў працы».

«Мы даём магчымасць працаўладкавання не толькі членам БРСМ, аднак пры размеркаванні вакансій члены арганізацыі атрымліваюць найлепшыя з тых, якія ёсць, — працягвае Юрый Чачукевіч. — Так, напрыклад, у атрад на лета



на Чарнаморскае ўзбярэжжа РФ набіраюцца толькі «бээрэсмаўцы». Дарэчы, у сярэднім заробак у будаўнічых атрадах складае не ніжэй за 1,5 мільёна беларускіх рублёў, а ў педагагічных — не ніжэй за 1 мільён. Каб атрымаць вакансію ад БРСМ, студэнту трэба звярнуцца ў штаб працоўных спраў свайго вуза, а школьніку — у раённы камітэт БРСМ, на тэрыторыі якога знаходзіцца школа...»

Акрамя вышэйпералічаных арганізацый вы можаце звярнуцца ў **камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама**, але толькі ў тым выпадку, калі вы з малазабяспечанай, шматдзетнай сям'і ці на ўліку ў міліцыі. Таксама вам дапамогуць у **Мінскім гарадскім цэнтры занятасці** ці ў цэнтрах занятасці вашага раёна.

ВАРЫЯНТ 2.

Самастойны пошук

Рэальна знайсці месца працы на лета можна і самастойна. Адзін са спосабаў — звярнуцца да знаёмых, родных ці сяброў. Часта здараецца, што студэнты, якія працуюць ці працавалі ў пэўным месцы, прыводзяць сюды сваіх сяброў. Калі звярнуцца па дапамогу да бацькоў, то ёсць верагоднасць лепшай вакансіі, бо тата з мамай

будуць старацца добра ўладкаваць сваё дзіця.

Калі памочнікаў у вас няма, то не трэба адчайвацца. У нас яшчэ ёсць варыянты. Сёння ў **інтэрнэце** вялікая колькасць вакансій спецыяльна для студэнтаў. Вядома, вы не будзеце мець вялізных грошай, аднак нейкі капітал сфарміруеце.

Вывучаючы рынак вакансій, вельмі важна не паддацца на аб'явы тыпу «\$1000 за дзве гадзіны працы» ці «вялізны заробак без намаганняў» і г.д., якіх зараз шмат не толькі ў інтэрнэце, але і ў газетах, і на слухах. Каб не трапіць на вуду падману, уключыце звычайную лагіку. Калі, напрыклад, аб'ява на слупе прапаноўвае \$1000 і пры гэтым не патрэбен вопыт, то ўзнікае пытанне: чаму той чалавек, які наклеіў аб'яву, не пайшоў на такую працу? Таксама ад прапановы, дзе абяцаюць высокія даходы, але спачатку трэба заплаціць (за навучанне, матэрыялы і г.д.), лепей адмовіцца.

На практыцы!

Наталля Барысавец, студэнтка Інстытута журналістыкі, мінулым летам вырашыла зарабіць сабе на дыктафон. Выбар месца працы выпаў на дзіцячы лагер. Так, Наталля стала важатай. «Я была адказная за групу дзяцей ва ўзросце 11-12 гадоў. Цяжка было кожны раз казаць адно і тое ж па некалькі разоў, каб кожнае дзіця зразумела, што я ад яго хачу. Гэта вялікая адказнасць — быць важатай, бо мы адказвалі за бяспеку дзяцей, увесь час сачылі, каб з імі нічога не здарылася».

Важаты абавязкова павінен быць рознабачковым чалавекам у творчым плане, таму што ў перыяд змены праходзяць розныя мерапрыемствы, арганізацыя якіх кладзецца на плечы важатых: пастановка нумароў, маляванне плакатаў, прыдумванне касцюмаў і г.д. Трэба любіць дзіцяй, і тады яны будуць плаціць табе тым жа. Я добра адпрацавала змену, атрымала вялікі вопыт і захавала шмат успамінаў. Ну і за заробленыя грошы купіла сабе дыктафон».

Крысціна ШАЛАМІЦКАЯ.

Дайджэст

МОЛАДЗЬ МОЖА ПАСТАЛЕЦЬ НА ГОД

У Казахстане Міністэрства адукацыі хоча пашырыць узроставыя межы той часткі насельніцтва, якую лічаць моладдзю. Пакуль што там да гэтай катэгорыі адносяцца грамадзяне ва ўзросце ад 14 да 29 гадоў. Апошняю лічбу могуць павялічыць на 1 год. У чым сэнс? Відаць, ён ёсць, толькі для нас незаўважны. Дарэчы, у нашай краіне да моладзі адносяцца людзі ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, а ў Расіі — ад 14 да 30. Хто ведае, можа, моладзь «выраўноўваюцца» у сувязі з пераходам да Адзінай эканамічнай прасторы?

INFINITI ДЛЯ МОЛАДЗІ

Гэтую навіну ў моладзевыя запісаў не я, а некаторыя аўтамабільныя сайты. Справа ў тым, што праз 3-4 гады ў Аўстрыі стануць вырабляць новую кампактную Infiniti (нагадаем, што Infiniti — гэта аўтамабільная гандлёвая марка, якая належыць японскай кампаніі Nissan). Чамусьці новую марку лічаць моладзевай. Можа, таму, што моладзь любіць усё новае. А можа, вытворцы ўстанавяць нечакана маленькую цану... Але наўрад ці. Рухавікі там будуць хоць і эканамічныя, але ж фірмы «Mercedes-Benz».

Яўген СУМНЫ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на 25-этажный односторонний многоквартирный жилой дом (2-й пусковой комплекс – Блок Г) по генплану №2 объекта застройки «Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» по пр. Дзержинского в г. Минске

Информация о застройщике:

Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Синтез-Белнеп Строй», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 04 декабря 2003 года №2057, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190501210.

Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, этаж 3, комн. 18. Режим работы: Пн.- Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон: (017) 246-48-89, Факс: (017) 246-44-47.

До настоящего проекта организация осуществляла функции заказчика на 9-секционный 11-19-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, помещением товарищества собственников и подземной гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс – Блок А) по генплану №1 объекта застройки «Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» в г. Минске.

Информация о проекте строительства:

Цель проекта строительства: строительство 25-этажного одностороннего многоквартирного жилого дома (2-й пусковой комплекс – Блок Г) по генплану №2.

Здание жилого одностороннего многоквартирного 25-этажного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Общая площадь жилого здания 15261 м². Количество жилых помещений (квартир) 144, из них: однокомнатных 24, двухкомнатных 48, трехкомнатных 69, четырехкомнатных 2, пятикомнатных 1; на первом этаже – офис общей площадью 127,0 м², кафе на 50 мест общей площадью 419,3 м². Секция оборудована мусоропроводом, двумя пассажирскими и двумя грузопассажирскими лифтами.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д.129.

Начало строительства 2-го пускового комплекса (Блок Г) – февраль 2010 года Окончание строительства – второе полугодие 2012 года.

Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла:

- государственную экспертизу (заключение РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-07 дополнениями к заключению от 30.12.2008 №3227-5/08, от 06.01.2010 №2233-5/09);
- государственную экологическую экспертизу (заключение №158 от 11.06.2007).

Инспекцией департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску выдано разрешение на производство строительно – монтажных работ № 2-203Ж-015/08 от 31.03.2011 г.

Застройщику на праве временного пользования на период строительства выделены земельные участки общей площадью 10,8623 га решением Минского горисполкома от 15 ноября 2007 года №2679, от 03.03.2011 №516. Собственником земельных участков является Республика Беларусь. Свидетельства (удостоверения) №500/141-3252 от 10.01.2008, №500/141-3247 от 10.01.2008, №500/141-3248 от 10.01.2008, №500/141-3251 от 10.01.2008, №500/141-3250 от 10.01.2008, №500/1028-2025 от 11.05.2010 выданы Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет проводиться поэтапно.

Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагаются к заключению договоры создания объектов долевого строительства 21 (двадцать одна) квартиры:

- однокомнатных – 1 (одна) квартира общей площадью – (55,8) м². Стоимость одного метра квадратного на дату публикации проектной декларации (26.04.2012 г.) составляет 8800000 (восемь миллионов восемьсот тысяч) бел. рублей,

что эквивалентно 1100 (тысяча сто) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации. Цена объекта долевого строительства является неизменной в долларом эквиваленте на весь период строительства.

- трехкомнатных – 20 (двадцать) квартир общей площадью – (86,1-104) м². Стоимость одного метра квадратного на дату публикации проектной декларации (26.04.2012 г.) составляет 8040000 (восемь миллионов сорок тысяч) бел. рублей, что эквивалентно 1005 (тысяча пять) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации. Цена объекта долевого строительства является неизменной в долларом эквиваленте на весь период строительства.

Для физических и юридических лиц предлагаются на 1-ом этаже к заключению договоров 2 нежилых помещения:

- офисное помещение общей площадью 127м²;
- кафе на 50 посадочных мест общей площадью 419,3 м².

Жилые помещения объекта долевого строительства Застройщиком передаются без выполнения чистовых работ, с выполненными следующими видами работ:

- простая штукатурка стен и/или без выполнения работ по оштукатуриванию стен при устройстве перегородок из гипса;
- черновая стяжка полов;
- гидроизоляция санузлов;
- устройство системы отопления с установкой поквартирных счетчиков теплотенергии, с установкой радиаторов отопления с регуляторами;
- сантехническая разводка по стоякам с поквартирным учетом расхода холодной и горячей воды без установки сантехнического оборудования (за исключением унитаза) и без разводки от стояков к санитарно-техническим приборам (за исключением подключения унитаза);
- электротехническая разводка без установки электроплиты, без монтажа осветительных приборов, с монтажом выключателей и розеток, с установкой индивидуальных счетчиков электроэнергии;
- установка оконных блоков из профиля ПВХ без установки подоконников;
- остекление балконов (и/или лоджий) в соответствии с проектом;
- установка деревянных входных дверей (без установки межкомнатных дверей).

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы (за исключением расположенных на таких этажах нежилых помещений общественного, административного или иного назначения, не связанного с обслуживанием многоквартирного жилого дома), другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность Дольщиков, если финансирование этих объектов производилось всеми Дольщиками, и передаются Застройщиком по акту приема-передачи представителю товарищества собственников, если на момент ввода дома в эксплуатацию это товарищество создано, если такое товарищество не создано, – лицу, определяемому общим собранием Дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом.

Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок отдыха, детских и хозяйственных, устройство парковок.

Договор генерального строительного подряда заключен с СООО «СБСМОНТАЖСТРОЙ» УНП 190335491.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию: второе полугодие 2012 года.

Срок действия настоящей проектной декларации – до 15 августа 2012 г.

Подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по его строительству можно получить по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 54Б, этаж 3, комн. 18, или по телефону: (017) 246-47-43; 246-48-89, 611-33-33 (velcom), на сайте www.dolevoe.by

ОАО «Брестский КСМ» приобретает на баланс Общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Брестский КСМ», в количестве до 1500 штук по цене 600 000 белорусских рублей за одну акцию с оплатой денежными средствами с целью дальнейшей продажи инвестору. Срок, в течение которого акционеры должны предоставить предложение о продаже принадлежащих им акций, – с 27.04.2012 г. по 04.05.2012 г. по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360.

07.05.2012 г. по 31.05.2012 г. с оформлением сделки купли-продажи акций пропорционально поданным заявлениям.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: г. Брест, ул. Московская, 360.

Сроки, форма и порядок оплаты – путем перечисления денежных средств на счет продавца не позднее 30 банковских дней с момента заключения сделки.

Контактный телефон: 8 (0162) 95 02 08. УНП 200295903



26 04 2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС			
Закрытого акционерного страхового общества «Дельта Страхование» за 2011 год			
220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95-319, тел./факс 256-16-81. (тыс. руб.)			
АКТИВ	Сумма	ПАССИВ	Сумма
1	2	3	4
Основные средства (по остаточной стоимости)	23 293,0	Уставный фонд	4 465 000,0
Нематериальные активы (по остаточной стоимости)		Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	
Доходные вложения в материальные ценности (по остаточной стоимости)		Резервный фонд	7 056 263,2
Вложения во внеоборотные активы		Добавочный фонд	71 778,2
В том числе: незавершенное строительство		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	
Прочие внеоборотные активы		Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	493 622,1
Запасы и затраты	21 914,2	Целевое финансирование	
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	17 135,7	Доходы будущих периодов	756 264,1
расходы будущих периодов	4 778,5	Страховые резервы и фонды – всего	5 615,0
прочие запасы и затраты		В том числе: страховые резервы	991,4
Доля перестраховщиков в страховых резервах		фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	4 623,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		Долгосрочные кредиты и займы	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 182,2	Прочие долгосрочные обязательства	
Расчеты с учредителями		Краткосрочные кредиты и займы	
В том числе: по вкладам в уставный фонд		Кредиторская задолженность – всего	101 698,5
Денежные средства	2 338 092,5	Задолженность перед участниками (учредителями)	
Финансовые вложения	10 565 757,0	Резервы предстоящих расходов	
Прочие оборотные активы	2,2	Прочие краткосрочные обязательства	
БАЛАНС	12 950 241,1	БАЛАНС	12 950 241,1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСО «Дельта Страхование» за 2011 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ		
Страховые взносы (премии) полученные, брутто	010	
Страховые выплаты	020	
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или –)	030	
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	040	
Расходы на ведение дела	041	
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или –)	050	
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ		
Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, нетто	064	25 745,8
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (+ или –)	067	25 855,6
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования	082	41 201,9
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования (+ или –), нетто	092	2 392,3
Изменение других технических резервов (+ или –)	100	
Изменение иных страховых резервов (+ или –)	105	
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийных фондов	110	257,3
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	115	
Расходы на ведение дела	120	55 628,7
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	122	
Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования	125	
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или –)	130	-43 094,2
III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Операционные доходы	140	650 953,7
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	141	
Операционные расходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	150	
Операционные расходы	160	163,2
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	170	650 790,5
IV. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Внереализационные доходы	180	8 357 643,2
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	181	
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)	190	
Внереализационные расходы	200	8 088 932,2
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	210	268 711,0
Прибыль (убыток)	220	876 407,3
Налог на прибыль	260	178 490,6
Прочие налоги, сборы из прибыли	270	-
Прочие расходы и платежи из прибыли	280	262 065,4
Чистая прибыль (убыток)	300	435 851,3

И.о. директора ЗАСО «Дельта Страхование» **Жиденя С.В.**
 Главный бухгалтер **Пальцева М.П.**
 Достоверность баланса и отчета о финансовых результатах ЗАСО «Дельта Страхование» подтверждена аудитором индивидуальным предпринимателем Волчковой А.К., свидетельство № 0067877, выдано администрацией Заводского р-на г. Минска от 04.03.2002 г.

ЭРГО ЗАО «СК «ЭРГО»

УНП 100367422

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2011 год (тыс. руб.)

АКТИВ	Сумма	ПАССИВ	Сумма
1	2	3	4
Основные средства (по остаточной стоимости)	2709349	Уставный фонд	4708250,1
Нематериальные активы (по остаточной стоимости)	22081	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	
Доходные вложения в материальные ценности (по остаточной стоимости)		Резервный фонд	6286382,7
Вложения во внеоборотные активы	36982,2	Добавочный фонд	2451410
В том числе: незавершенное строительство		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	
Прочие внеоборотные активы		Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	2044220,8
Запасы и затраты	343890,4	Целевое финансирование	
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	98279,8	Доходы будущих периодов	1166845,5
расходы будущих периодов	245610,6	Страховые резервы и фонды – всего	13874648,6
прочие запасы и затраты		В том числе: страховые резервы	13624338,3
Доля перестраховщиков в страховых резервах	2910907,8	фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	250310,3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	87315,2	Долгосрочные кредиты и займы	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1680914	Прочие долгосрочные обязательства	
Расчеты с учредителями		Краткосрочные кредиты и займы	
В том числе: по вкладам в уставный фонд		Кредиторская задолженность – всего	808169,8
Денежные средства	23524162,6	Задолженность перед участниками (учредителями)	21956,1
Финансовые вложения		Резервы предстоящих расходов	
Прочие оборотные активы	46281,4	Прочие краткосрочные обязательства	
БАЛАНС	31361883,6	БАЛАНС	31361883,6

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ					
Страховые взносы (премии) полученные, брутто	010		Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	122	542687,2
Страховые выплаты	020		Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования	125	61505
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или –)	030		Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или –)	130	-7773829,8
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	040		III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Расходы на ведение дела	041		Операционные доходы	140	1500892,5
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или –)	050		Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	141	3400,3
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ					
Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, нетто	064	16373835,1	Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	150	1497492,2
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (+ или –)	067	-4218589	Операционные расходы	160	26231
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования	082	11267295,9	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	170	1471261,2
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования (+ или –), нетто	092	-3226692,4	IV. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Изменение других технических резервов (+ или –)	100		Внереализационные доходы	180	15448011,9
Изменение иных страховых резервов (+ или –)	105		Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	181	
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийных фондов	110	141944,5	Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)	190	15448011,9
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	115		Внереализационные расходы	200	6574038,2
Расходы на ведение дела	120	5897335,3	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	210	8873973,7
			Прибыль (убыток)	220	2571405,1
			Налог на прибыль	260	568545,2
			Прочие налоги, сборы из прибыли	270	25245,4
			Прочие расходы и платежи из прибыли	280	372790,8
			Чистая прибыль (убыток)	300	1604823,7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭРГО» за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. (С ВЫРАЖЕНИЕМ БЕЗУСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ).
Аудиторская организация: Индивидуальный предприниматель Волчкова Алина Константиновна. Местонахождение: г. Минск, ул. Жилуновича, д. 37, кв. 47.
 УНН: 100961335, свидетельство о регистрации ИП № 0067877 от 4.03.2002 г. выдано администрацией Заводского района г. Минска, квалификационный аттестат аудитора № 0000894 от 30.07.2003 года, выданный Министерством Финансов РБ.
Мнение.
 По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «СК «ЭРГО», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «СК «ЭРГО» на 1 января 2012 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г., при этом совершенные ЗАО «СК «ЭРГО» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

«EGO.IS»: АДЛЮСТРАВАННЕ ЎНУТРАНАГА «Я»

Кожны дзень мы маем магчымасць назіраць за развіццём сферы шоу-бізнэсу. Экраны тэлевізараў, радыёхвалі і старонкі газет «абрушваюць» на нас багацце інфармацыі аб зорках медыйных прастораў. І мы з вялікай цікавасцю сочым і назіраем, назіраем і сочым за тым, што новага, крэатыўнага змаглі стварыць нашы куміры. Вось толькі больш увагі мы надаём зоркам з-за мяжы і амаль што нічога не ведаем аб зорках сваіх, айчынных. А за апошні час беларускі шоу-бізнэс значна змяніўся і даў магчымасць развівацца новым цікавым праектам. Крэатыўных, таленавітых і, самае галоўнае, зацікаўленых у сваім творчым росце людзей у нашай краіне дастаткова. Маладыя і энергічныя, яны ствараюць новыя праекты, якімі не проста радуецца публіка, але і здзіўляюць, і прымушаюць задумацца над значнасцю айчыннага шоу-бізнэсу.

Безумоўна, цяжка адразу зарыентавацца ў вялікай колькасці танцораў і спевакоў і, як вынік, аддаць перавагу таму ці іншаму праекту. Павінна быць нешта ў творчасці, што прымусяць звярнуць увагу менавіта на гэты гурт, запомніць песню менавіта гэтага выканаўцы альбо браць прыклад з гэтага танцора. Увагу аўдыторыі трэба не проста прыцягнуць — яе трэба заслужыць.

Сваімі творчымі планами, уражаннямі і проста цікавымі думкамі сёння з намі дзеляцца ўдзельнікі зусім новага, маладога музычнага праекта «EGO.IS». Ён аб'яднаў у адно цэлае людзей са своеасаблівым пунктам погляду на моду, вакал, харэаграфію, ды і творчасць увогуле. Праект разлічаны на моладзевую аўдыторыю, зольную ацаніць і прыняць нестандартны падыход і яркія ідэі. У кожным яго нумары прысутнічае інтрыга, якую кожнаму глядачу хочацца разгадаць. Справа ў тым, што твар вакалісткі закрыты маскай, якая на кожным выступленні змяняе сваю форму і такім чынам дапамагае стварыць новы інтрыгуючы вобраз. Праект амаль што цалкам створаны жаночай рукой. Дзяўчаты кажуць, што гэта толькі дадае іх творчасці якасці, амбіцый і цікавасці. З аднаго боку, у праекта як быццам няма твару, але ў той жа час за яго стварэннем стаіць некалькі людзей.

Яло ІГАРЭНКА, вакалістка:

— Мы адлюстроўваем наша эга. А што гэта менавіта такое? Эга — гэта ўнутранае «я», вынік нашых думак, уяўленняў, якія ўзнікаюць у свядомасці ў выглядзе нейкага вобраза або персанажа. Вось гэта і ёсць праект «EGO.IS». Мы даём магчымасць раскрыцца разам з намі, атрымаць задавальненне, адпачыць і паказаць сваё натуральнае «я».

Дзяўчаты кажуць, што «EGO.IS» — гэта пераважна эксперымент, ідэя стварэння якога нарадзілася амаль што банальна: з-за адсутнасці развіцця беларускага шоу-бізнэсу і ў першую чаргу, клубнага. Вось і нацэліліся яны на прыхільнікаў начнога жыцця. У Беларусі выканаўцаў такога стылю амаль што няма. Наша музыка — гэта «заслужаныя артысты», якія не цікавяць сучасную моладзь.

Яло ІГАРЭНКА:

— Моладзь слухае клубных замежных выканаўцаў. А чаму толькі іх? Няўжо мы самі не можам стварыць нешта на самой справе цікавае? У Беларусі ёсць шмат таленавітых людзей.

Дарэчы, аб людзях. Трэба адзначыць, што над праектам працуюць творчыя людзі розных кірункаў. На сцэну выходзяць Яло Ігарэнка, Анастасія Шавялёва і Юлія Шармялёва. Над сцэнічнымі вобразами працуюць дызайнер Катарына Гладкова, мастак бодзі- і фэйс-арту Андрэй Лагун. А вось тэкстамі песен і музыкай займаецца Руслан Арунтаеў. «EGO.IS» лічаць, што яны толькі агульнымі намаганнямі змаглі стварыць нешта на самой справе цікавае і значнае. Менавіта таму жадаюць, каб імёны ўсіх удзельнікаў праекта былі на слыху.

— Дзяўчаты, у якім стылі вы выступаеце?

Анастасія ШАВЯЛЁВА, харэаграфія:

— Мы танцуем з дзяцінства, таму за такі пражэкт часу паспрабавалі мноства розных стыляў. Зараз канкрэтна ні на чым не спыняемся, спрабуем выбіраць з кожнага нешта своеасаблівае і рабіць сваё. Важна тое, як гэта ўсё падаецца, харызма, а таксама разуменне стылю.

Катарына ГЛАДКОВА, дызайнер праекта:

— Мода, музыка, бодзі-арт, харэаграфія... Мы вырашылі, што ўсе гэтыя кірункі ў мастацтве павінны існаваць разам, складваючы на сцэне канкрэтную арт-кампзіцыю. Усё пачынаецца з музыкі, яна задае тон усюму астатняму: харэаграфія падкрэслівае яе рухамі, а бодзі-арт,



адначасова з модным касцюмам, стварае грандыёзную візуалізацыю для глядача.

Зараз «EGO.IS» запісвае новую кампазіцыю, працуе над пастаноўкай нумара і вельмі нестандартным чынам здымае кліп.

Юлія КАПЫЛОВА, прэс-аташэ:

— Мы не спяшаемся, паколькі заявіць аб сабе можна заўсёды. Галоўнае, каб гэта было якасна і на ўсё 100 працэнтаў. Наперадзе ў нас яшчэ шмат планаў, якія мы абавязкова здзейснім.

— А маска на твары вакалісткі — гэта нейкі сімвал? Альбо вы проста хочаце нешта схаваць ці, можа, проста стварыць інтрыгу?

Андрэй ЛАГУН, майстар бодзі-арту:

— І тое, і тое. Гэта нейкі сімвал унутранай і знешняй сутнасці кожнага чалавека. А інтрыга не будзе лішняй. Як часцей за ўсё кажуць пра артыста: «Галоўнае — каб тварам выйшла. Астатняе «напішам». А нам не хочацца рабіць стаўку толькі на гэта. Мы хочам зацікавіць сваім крэатывам і падачай гэтага крэатыву. Ды і ці не важна, хто за той маскай... можа, тая ж самая «заслужаная».

На думку калектыву, нашы артысты-пачаткоўцы вельмі мала ўвагі надаюць свайму стаўленню і развіццю асабістага стылю. Менавіта гэта «EGO.IS» і жадаюць выправіць. У бліжэйшых планах — стварыць розныя нумары, з яркімі касцюмамі, самай натуральнай клубнай музыкай. А яшчэ наперадзе запіс дуетных нумароў, першы з якіх запланаваны з сябрамі па сцэне — праектам «U-Life».

— А куды вы хацелі б паехаць з гастролямі?

Юлія ШАРМЯЛЁВА, харэаграфія:

— Ды куды заўгодна! Не месца ж упрыгожвае чалавека, а чалавек месца. Таму заявіць аб сабе мы можам усюды.

— Ці памятаеце вы сваё першае выступленне на сцэне? Якім яно было?

Яло ІГАРЭНКА:

— Было зусім не страшна, магчыма, таму, што мой твар закрыты маскай. Дарэчы, у гэтым вялікі плюс: можна рабіць тое, што без яе я наўрад ці змагла б сабе дазволіць.

— Вашы песні напісаны для канкрэтных людзей, сітуацый або не? Ці кожны можа знайсці ў іх нешта сваё?

Яло ІГАРЭНКА:

— Гэта, дарэчы, цікавае пытанне. Маім жаданнем і маёй задачай было стварэнне слоў, зразумелых моладзі. А значыць, зразумелых і мне. Было жаданне стварыць такую музыку, якая б гучала ў клубах і падабалася і мне, і ўсім наогул. Я ўсё звычайна прымяраю да сябе, але далей раюся з іншымі ўдзельнікамі праекта. Шмат чаго залежыць ад аранжыроўкі і выканання. У гэтым плане я поўнаасцо давяраю нашаму бітмэйкеру Руслану Арунтаеву.

— Каго з сучаснага шоу-бізнэсу вы маглі б узяць за прыклад? Хто, на ваш погляд, сапраўдны прафесіянал?

Юлія КАПЫЛОВА:

— У нас шмат прафесіяналаў. Толькі многія зусім неактуальныя і непапулярныя. Таму, на наш погляд, браць прыклад трэба з маладых і таленавітых. Гэта, напрыклад, гурт «Litesound» або Ганна Шалюціна.

Андрэй ЛАГУН:

— У шоу-бізнэсе важна быць арыгінальным, арыентавацца і браць за прыклад больш высокія і, магчыма, недасягальныя вяршыні. Творчасць павінна мець лакальны характар, а не мясцовы. Калі прайсці палову шляху да недасягальнай мэты — гэта больш, чым заваяваць той пяточок, на якім топчашся ўсё жыццё.

— З якім нумарам можна было б паехаць і перамагчы на «Еўрабачанні»?

Катарына ГЛАДКОВА:

— Пospех прыходзіць да таго, хто ўмее правільна і прафесіянальна ў нумары расставіць усе кропкі над «і», каб вакал і харэаграфія, а таксама агульнае афармленне былі на сваім месцы і на высокім узроўні. Але «Еўрабачанне» — гэта, хутчэй, латарэя.

— Як думаеце, ёсць яшчэ нешта, што вам трэба дапрацаваць у сваім калектыве, магчыма, нешта змяніць?

Катарына ГЛАДКОВА:

— Мы стараемся заўсёды быць рознымі і ў той жа час сберагчы ідэйную сутнасць праекта. Таму і знаходзімся ў пастаянным пошуку новых ідэй і імкнёмся да асабістага стылю. Яло заўсёды расказвае нам, аб чым будзе песня і што асабіста яна думае аб гэтай кампазіцыі. Затым мы разам слухаем музыку і выражаем свае ідэі. Такім чынам мы можам ствараць вобразы, новыя, цікавыя, што дазваляе нам падкрэсліць яго музыкальнасць і пераўвасабленне ў нешта больш тэхнагеннае.

Андрэй ЛАГУН:

— Нам хочацца паказаць сябе глядачам з розных бакоў, таму кожны нумар павінен быць максімальна процілеглым папярэдняму. Гэта тычыцца і нестандартнага фэйс-арту, і дзесьці адсутнасці вопраткі, і, безумоўна, самой музыкі і моцнага, уражальнага вакалу.

Юлія КАПЫЛОВА:

— Мы будзем мяняцца з кожным нумарам, паколькі наша натуральнае «я», наша «эга» — вельмі непрадказальнае.

Магчыма, нехта параўнае праект «EGO.IS» з эпатажнай Лэдзі Гага, альбо яшчэ з кімсьці з сусветных і вядомых. Гэта будзе перш за ўсё кампліментарам у адрас нашых маладых і таленавітых. Хаця, як прызнаюцца самі выканаўцы, параўнанні з Лэдзі Гага ім хацелася б менш за ўсё, паколькі іх праект не мае за мэту несці сапраўдны эпатаж да публікі. Глядачы падзяляюцца на дзве катэгорыі: адны шукаюць супадзенні і аднолькавыя элементы, іншыя — адрозненні і індывідуальнасці. «EGO.IS» рухаецца сваім творчым шляхам, на якім ім хочацца пажадаць толькі роўнага дарожнага пакрыцця і пад'ёму да вяршыні.

Да ўнутранага «я» звярталася
Наталля БЕЛЬЧАНКА.

НЕДЗІЦЯЧАЕ ПЫТАННЕ

Часцей за ўсё, калі еду ў гарадскім транспарце, стараюся не прыслухоўвацца да чужых гутарак. Вядома, нешта хутка і несвядома ўсё ж улоўліваецца, ды гэтаксама хутка і забываецца. А тут — падслухала. І хачу падзяліцца з вамі.

Побач са мной у тралейбусе сядзяць дзяўчынка гадоў дзевяці з бабуляй. Адразу відаць — дзяўчынка цікавая. Яна ўвесь час нешта пытае ў сваёй бабулі: дзе тая раней працавала, што такое «нон-стоп»... А бабуля тая словы ведае, ды не ўсе, як аказалася. Падказала ёй, кажу: «Без перапынку». Ды дзяўчо не здавалася, крыху падумаўшы, яна выдала:

— А чаму мы жывём у краіне Беларусь, а размаўляем не па-беларуску?

Размова іх сапраўды вялася на рускай мове. І ведаецца, што адказала ўнучыца бабуля?

— У нас так прынята. Беларуская мова пакрыху адыходзіла ўбок, яе месца займала руская.

— А скажы што-небудзь па-беларуску.

— Ну... Я не ведаю. Давай лепш ты будзеш казаць мне словы на рускай мове, а я буду перакладаць іх на беларускую, — так і паехалі яны далей, гуляючы ў перакладчыка. А я задумалася.

«У нас так прынята». У каго ў нас? У гараджан? У мінчукоў? У беларусаў? Хто вырашыў што «на людзях» трэба размаўляць па-руску? Кожны сам вырашае, якой з дзвюх дзяржаўных моў яму карыстацца. А размаўляюць «у нас» у асноўным па-руску, таму што баяцца вылучыцца. Можа, нехта дрэнна валодае роднай мовай і баіцца памыліцца. І тут мне прыгадаўся адзін выпадак.

Неяк халодным надвечоркам мы з сяброўкамі-аднагрупніцамі шпацярвалі па праспекце Перамоўцаў. Ідзем, размаўляем, жартуем — і пры гэтым на беларускай мове. Некаторы час за намі ішоў мужчына. Потым параўняўся з намі і каза, толькі па-руску: «Дзяўчаты, вы мяне прабацьце, калі ласка, але я ішоў і слухаў вашу размову. Сам я беларус, але доўгі час жыў у Сібіры і зараз не размаўляю на беларускай мове. А тут пачуў вашу прыгожую гутарку, і так прыемна мне стала». Мы патлумачылі, што нядаўна быў дзень роднай мовы, і мы вырашылі размаўляць па-беларуску ў сяброўскім асяроддзі ўвесь тыдзень. «Вы абавязкова працягвайце сваю традыцыю, дзяўчаты. У вас гэта выдатна атрымаецца», — сказаў невядомы мужчына і пайшоў, уражаны, далей. Здаецца, дробязь, а прыемная. Таму, калі пачула пытанне дзяўчынкі ў тралейбусе, падумала, што не ўсё яшчэ страчана, калі дзеці прагнуць чуць родную мову, а галоўнае, размаўляць на ёй.

А ў ЯКІХ СИТУАЦЫЯХ РАЗМАЎЛЯЕЦЕ ПА-БЕЛАРУСКУ ВЫ?

Вольга СЯНЧЭНЯ, 21 год, студэнтка факультэта фінансаў і банкаўскай справы БДЭУ, спецыяліст ААБ «Беларубанк», г. Салігорск.

— Лічу, што беларускай мовай валодаю нядрэнна яшчэ са школы. Але зараз размаўляю на ёй толькі на занятках па беларускай мове ва ўніверсітэце. Апошні раз гэта было крыху менш за месяц таму.

Павел Бойка, 37 гадоў, дырэктар фірмы «Ленол-Гандль», г. Мінск.

— Беларускую мову я ведаю добра і часта размаўляю на ёй у сяброўскіх кампаніях. Асабліва калі краанем тэмы, звязаныя з жыццём Беларусі. Думаю, большасць з нас пагодзіцца, што беларуская мова — адна з самых прыгожых. Нездарма ж яе называюць мілагучнай. Вольга КАСПЯРОВІЧ, студэнтка Інстытута журналістыкі БДУ.

26.04.2012 г.

Уладзімір ЮРЧАНКА:

«ГАЛОЎНАЕ — ПЕРААДОЛЕЦЬ СТРАХ»

ШКАДА, але чалавек не можа быць цалкам шабаронены ад хваробы. Тым больш спартсмены, якія кожны матч, кожны старт могуць атрымаць пашкоджанне. І сапраўды ніхто ніколі не скажа, як і дзе загадзя падказаць, каб пазбегнуць траўмы. Безумоўна, кур'ёзаў і тут хапае. Шатландскі футбаліст Кірк Броўдфут неяк вырашыў паглядзець, што будзе, калі яйкі пакласці ў мікрахвалёўку. У выніку — маленькі выбух і агёк. У нашага таленавітага і неардынарнага гульца Уладзіміра Юрчанкі траўма

была іншай, яна стала галоўнай перашкодай на яго шляху да футбольнага чэмпіянату Еўропы сярод моладзі. Ён па-за футболом быў амаль сезон. Але зараз з ім пэтам, жаданнем вяртаецца ў вялікі спорт, гуляе ў жодзінскім «Тарпеда» Сяргея Гурэнкі і збіраецца прыняць удзел у Алімпіядзе. Каб даведацца, як справы ва Уладзіміра, карэспандэнт «Звязды» наведваўся на трэніроўку і паразмаўляў з паўабаронцам пра футбол, Майкла Джэксона і вялікую цыганскую сям'ю.



«Цяпер усё залежыць ад мяне»

— Нядаўна з жыллём вызначыўся ў Мінску, — распавядае пра свой лад Валодзя, з якім мы размаўляем каля яго цёмнага «Рэно», прыпаркаванага ў парку ля стадыёна. — Здымаю разам з дзядзькай кватэру на Багдановіча. Раней ужо ў сталіцы жыў, таму хутка адаптаваўся і асвоіўся.

— Гуляеш пакуль за дублёраў «Тарпеда». Першы матч — з «Гомелем». Як сябе адчуваў?

— Нармальна, пэўны страх яшчэ прысутнічае, але яго ўжо менш. Цяпер стараюся працаваць напоўніцу. У першай гульні бегалася добра, але ў стыкі яшчэ байся ісці. Некалькі разоў мяне штурхнулі, але нармальна ўсё — падняўся і далей пабег.

— У прынцыпе, праз месяц плануеш набраць форму?

— Безумоўна. І вельмі добра для мяне, што зараз матчы праводзяцца праз кожныя тры-чатыры дні. Думаю, з Божай дапамогай усё адновіцца. І я здолею набраць кандыцыі.

— Такое адчуванне, што ў «Тарпеда» ты ўскочыў у апошні момант. Доўга абмяркоўваў асабісты кантракт. Не хваляваўся, што часу няшмат, а каманду трэба так хутка знаходзіць?

— Хваляваўся. Наперадзе ж Алімпіяда. Я размаўляў з Георгіем Пятровічам Кандрацэвым. Ён сказаў, што спадзяецца на мяне. Цяпер усё залежыць ад мяне. Сяргей Вітальевіч Гурэнка адзначыў, што толькі сам сабе можа дапамагчы. То бок трэба зараз прыкласці максімум намаганняў. Забыцца на страх, каб працаваць на поўную моц. Мяркую, чатыры месяцы на гэта хопіць.

— Гурэнка давярае?

— Я яго вельмі паважаю. Ён мне падказвае, пераконвае, каб пераадолець пэўныя негатыўныя моманты. Увесь час кажа, каб працаваў, працаваў: «Ніхто за цябе не папрацуе, калі сам гэтага не зробіш».

— Ты атрымаў сур'езнае пашкоджанне. Не здолеў удзельнічаць у чэмпіянаце Еўропы. Страціў амаль увесь сезон. Дрэнныя думкі не наведвалі?

— Не, галоўнае духам не падаць. Усё пройдзе. Больш за месяц на нагу не мог падымацца — на мыліцах хадзіў. Мой дзядзька Аляксей і брат Васіль мяне падтрымлівалі. Ён прыходзіў да мяне а 7-й раніцы, бегалі разам, у трэнажорную залу хадзілі. Ён настройваў мяне адпаведна. За гэта я яму вельмі ўдзячны.

— Як я разумею, дзядзька для цябе — як бацька. Дапамагае з маленства.

— Ён — мой агент. У яго яшчэ ёсць свой бізнэс. Пра дзядзю магу сказаць, што ён чалавек, які трымае слова, ніколі не падмане. Чалавек ён уплывовы, карыстаецца аўтарытэтам. Так, я

змяніў грамадзянства і гуляць за расійскую зборную?

— А ў мяне ёсць расійскі пашпарт. Мне прапаноўвалі гуляць за юнацкую зборную Расіі, аднак адмовіўся, сказаў, што буду выступаць толькі за каманду Беларусі.

— Да салігорскага «Шахцёра» ты зноў гуляў за «Дняпро». У вас склалася даволі добрая каманда. Адрозніваецца ад добрае выступленне ў Лізе Еўропы.

— Прызнаюся, каб зараз «Дняпро» было ў вышэйшай лізе, перайшоў бы туды. Каманда сапраўды была добрая, але затрымлівалі заробак. Мы закрывалі вочы і добра гулялі ў

Неяк толькі ў Салігорску замяніў, і тое, калі ногу зводзіла.

— Пасля ўдалых Еўракубкаў, напэўна, і на Захад запрашалі?

— І шмат прапаноў было. Запрашалі ў італьянскія клубы «Лечэ» і «Сампдорыя», клікалі ў Іспанію. Усе залежала ад майго слова.

— Шкадуеш, што не паехаў?

— Так, але нічога ўжо не зробіш. І Сяргей Вітальевіч кажа, што калі ёсць падобныя прапановы, дык адмаўляцца ад іх не трэба. Трэба ехаць. Назад заўжды вярнешся.

— Пашкоджанне атрымаў, калі быў у «Шахцёры». Вяртацца туды не хочаш?

— Я не віну кіраўніцтва. З ім у мяне нармальныя адносіны. Не склалася ў мяне — траўму атрымаў. Трэба было нешта мяняць. Зараз гуляю за «Тарпеда», належу «Шахцёру», але магу сысці з салігорскай каманды ў любы момант, калі іншы клуб заплочыць за мяне 228 тысяч долараў.

Яшка, Джэксан і баян

— Сярод цыган ведаю толькі аднаго футбаліста — Уладзіміра Юрчанку. Затое сярод іх шмат класных музыкантаў. Ведаю, і ты займаўся.

— Мяне год вучылі на баяне граць. А пасля футболам захапіўся. Цяпер не часта іграю. Толькі тады, калі супакоіцца хачу. А слухаць люблю Майкла Джэксона і Джорджа Бэнсана. Калі з жыцця пайшоў Джэксан, дык перажываў. Хацелася трапіць на яго канцэрт.

— Слухай, а адкуль у цябе мянушка «Яшка»?

— Не ведаю. Кандрацэў прыдумаў.

— Праўда, што аўтамабілі любіш мяняць?

— Гэта ўсё Робер гаварыў. Аднак не толькі я хачу добрую машыну, але і ты, любы гулец ці іншы малады хлопцы. У «Сатурне» моладзь таксама мела добрыя аўтамабілі, але прычэпіліся да мяне — знайшлі ахвяру. Сказалі, што Юрчанка штодзень іх мяняе, тэлефоны залатыя і яшчэ нешта.

— Пра тэлефон залаты праўдзівая гісторыя?



Мэта Юрчанкі — Алімпіяда.

жыў у яго. Ён даглядаў мяне, а пасля пачаў весці мае справы. Спачатку было роднае «Дняпро», пасля ездзіў у маскоўскі ЦСКА, мінскае «Дынама», прагляд у «Зеніце», але потым апынуўся ў «Сатурне» з Раменскага.

— Тагачасны трэнер «Сатурна» Юрген Робер казаў, нібы не ведае, што Юрчанку патрэбна больш: футбол ці нешта іншае...

— Шчыра кажучы, калі б у камандзе застаўся Гаджы Гаджыеў, усё склалася б інакш. Ён сышоў, і пры Роберы я ў дублі гуляў. Хаця казаў, што Юрчанка лепшы нападоўчы. Але памкненні з яго боку, каб ставіць мяне ў асноўны склад, не было.

— Ты даволі неардынарны футбаліст. Ці былі прапановы

Еўракубках. Хлопцы спадзяваліся на лепшае, але нічога не змянілася. Магілёў павінен больш увагі надаваць камандзе. Наогул, клуб упершыню вылецеў у першую лігу.

— Кажучы, што ты мог і трэніроўку па нейкіх прычынах прапусціць, але пасля выходзіў на поле і абавязкова забіваў гол. Атрымліваецца, ты — фартовы футбаліст.

— Шмат непатрэбнага гавораць. Я прапусціў толькі некалькі трэніровак і папярэдзтва трэнера. А Віктаравіч (Андрэй Скарабагацька — былы трэнер «Дняпра» — Аўт.) верыў у мяне. Спачатку не вельмі атрымлівалася, а пасля ўсё змянілася. Не мяняў мяне практычна ніколі. Амаль усе матчы цалкам праводзіў.

— Ды ёсць у мяне такія, але хаджу я з зусім простым. Бог дапаможа, пачну добра гуляць і ніхто падобнага не скажа. А калі буду на вельмі добрай машыне, скажучы, Юрчанка не гуляе, а панты кідае. Гурэнка мне казаў: «Валодзя, забудзь пра ўсё. Уяві, што ты жабрак, згубіў пашпарт і ты нібы не Юрчанка — пачні спачатку». Правільна настройвае мяне — я згодны. Трэба старацца.

— Ты жывеш з дзядзькай. Не плануеш узаконіць адносіны?

— Яе, дарэчы, завуць Расма. Яна таксама цыганка. А такога, каб ісці і ставіць штамп у пашпарт, у нас няма. Людзі шчасліва і без яго ўсё жыццё жывуць.

— Скажы, а дзе хочаш мець дом, у якім цябе будзе чакаць жонка разам з дзецьмі?

— У родным Магілёве. У мяне там маці жыве. Не працуе, але я ёй дапамагаю. Дарэчы, я самы малодшы ў сям'і. У мяне яшчэ брат і дзве сястры.

— Валодзя, ты ў дзяцінстве гарэзам быў?

— Самае галоўнае, калі яшчэ малы, трэба ўсё перажыць і аддацца футболу. Калі не перажывеш гэтага — нічога не атрымаецца. А я жыў футболом, прыходзіў дамоў, з ног валіўся — маці мыцца дапамагала. З мячом у аўтобус заходзіў. Могадзецца гетры, форму і ў такім выглядзе па справах пабегчы. Школу прагульваў, але на трэніроўкі хадзіў. А калі цёмна было, нават дома гуляў і неяк шыбу ў зале пабіў. Ніякіх камп'ютарных гульняў — быў толькі футбол.

— Якая мэта стаіць перад табой цяпер?

— Выкладвацца на 1000 працэнтаў, каб трапіць на Алімпіяду. У маі каманда паедзе на турнір у Францыю. Спадзяюся, возьме мяне Кандрацэў, каб у дзеянні праверыць.

— Табе Алімпіяда яшчэ не снілася?

— Снілася. Я там два галы забіў.

— Дык трэба, каб усё гэта цяпер матэрыялізавалася!

— Думаю і імкнуся да гэтага. Галоўнае — пераадолець страх, трапіць на Алімпійскія гульні. Такое раз у жыцці бывае. Даказаць, што Юрчанка быў і ёсць. Футбольная кар'ера кароткая. Бог даў талент, трэба ім скарыстацца.

Тарас ШЧЫРЫ.
Фота Надзеі БУЖАН.

Небяспека!

УДЗЕЛЬНІКАМ ФУТБОЛЬНАГА ПЕРШЫНСТВА ТРЭБА ДУМАЦЬ НЕ ТОЛЬКІ ПРА ФУТБОЛ

Рэспубліканская санэпідслужба настойліва рэкамендуе ўсім беларусам, якія плануюць паездку ў еўрапейскі рэгіён, загадзя паклапаціцца аб прышчэпцы супраць адру. Асабліва гэта тычыцца асоб, якія плануюць наведваць масавыя спартыўныя мерапрыемствы — чэмпіянат Еўропы па футболе, які пройдзе на тэрыторыі дзвюх краін (Украіны і Польшчы) і летнія Алімпійскія гульні ў Вялікабрытаніі.

Уся справа ў тым, што эпідэмічная сітуацыя з захваральнасцю на адзёр на еўрапейскім кантыненте сур'езна ўскладнілася. Летась ад гэтага захворвання загінула ў Еўропе 9 чалавек і тыся-

чы інфіцыраваных давялося шпіталізаваць. Так, толькі ва Украіне, якая рыхтуецца да футбольнага чэмпіянату, за 3 месяцы 2012 года было зарэгістравана каля 7 тысяч выпадкаў адру.

У Беларусі, дзякуючы высокаму ўзроўню ахопу насельніцтва прафілактычнымі прышчэпкамі супраць адру, на працягу многіх гадоў удавалася не дапусціць масавага распаўсюджвання гэтай інфекцыі. Аднак, як паказала ацэнка папуляцыйнага імунітэту, самымі ўразлівымі з'яўляюцца для адру маладыя людзі ва ўзросце ад 20 да 29 гадоў. Менавіта па гэтай прычыне Міністэрства аховы здароўя прыняло рашэнне аб правядзенні ў бягучым годзе дадатковай бясплатнай імуназацыі супраць адру ў гэтай узроставай групе. Акрамя таго, у амбулаторна-паліклі-

нічных арганізацыях будзе прадастаўлена магчымасць усім ахвотным зрабіць прышчэпку ад адру на платнай аснове.

Спецыялісты нагадваюць, што адзёр з'яўляецца сур'езным захворваннем, якое можа стаць прычынай смерці чалавека ў любым узросце. Распаўсюджваецца адзёр паветрана-кропельным шляхам: вірус выдзяляецца ў знешняе асяроддзе ў вялікай колькасці хворым чалавекам падчас кашлю або чханьня. Масавае спартыўнае мерапрыемства ствараюць проста ідэальнае асяроддзе для распаўсюджвання інфекцыі, таму моцна рызыкаваць беларусы, якія не маюць імунітэту да гэтай інфекцыі...

Надзея НІКАЛАЕВА



«Банк, основанный на доверии»

ЗАО «Трастбанк»

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2012 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	57 544,0	14 640,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	1 195,7	325,7
4	Средства в Национальном банке	1103	403 990,5	128 569,4
5	Средства в банках	1104	22 758,8	82 633,6
6	Ценные бумаги	1105	56 888,1	3 090,9
7	Кредиты клиентам	1106	334 805,8	255 602,4
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	2 295,6	2 198,0
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	81 911,2	44 589,6
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-
12	Прочие активы	1111	33 829,5	18 277,9
13	ИТОГО активы	11	995 219,2	549 927,8
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
15	Средства Национального банка	1201	45 939,5	45 348,5
16	Средства банков	1202	8 948,6	12 369,5
17	Средства клиентов	1203	694 344,5	359 577,1
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	101 377,9	27 535,1
19	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
20	Прочие обязательства	1206	8 037,0	8 239,8
21	ВСЕГО обязательства	120	858 647,5	453 070,0
22	КАПИТАЛ			
23	Уставный фонд	1211	48 785,7	48 785,7
24	Эмиссионный доход	1212	-	-
25	Резервный фонд	1213	9 719,8	4 880,1
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	59 488,7	32 176,1
27	Накопленная прибыль	1215	18 577,5	11 015,9
28	ВСЕГО капитал	121	136 571,7	96 857,8
29	ИТОГО обязательства и капитал	12	995 219,2	549 927,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за январь-март 2012 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	20 369,1	8 834,8
2	Процентные расходы	2012	20 523,2	8 058,9
3	Чистые процентные доходы	201	(154,1)	775,9
4	Комиссионные доходы	2021	9 410,5	10 595,0
5	Комиссионные расходы	2022	748,4	1 178,3
6	Чистые комиссионные доходы	202	8 662,1	9 416,7
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	1 883,2	64,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	2 114,8	1 239,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	(473,3)
11	Чистые отчисления в резервы	207	(4796,8)	1 459,9
12	Прочие доходы	208	3 800,2	1 568,4
13	Операционные расходы	209	11 586,5	6 424,0
14	Прочие расходы	210	1 895,7	826,4
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	7 620,8	3 881,0
16	Налог на прибыль	212	742,1	197,2
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	6 878,7	3 683,8

И.о. Председателя Правления ЗАО «Трастбанк»

Главный бухгалтер

«05» апреля 2012 г.

Б.Л. Шац

Н.В. Бродик

УНП 100789114. Лиц. № 14 от 13.11.2008 г. НБ РБ

Белорусский
Банк Малого
БизнесаЗакрытое акционерное общество
«БЕЛОРУССКИЙ БАНК МАЛОГО БИЗНЕСА»**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 апреля 2012 года**

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 апреля 2012	на 1 апреля 2011
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		9 493,2	4 388,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102			
4	Средства в Национальном банке	1103		183 893,6	67 333,8
5	Средства в банках	1104		41 178,9	6 070,4
6	Ценные бумаги	1105			452,2
7	Кредиты клиентам	1106		160 216,6	123 615,9
8	Производные финансовые активы	1107		48 714,3	901,4
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108			
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		4 602,5	2 204,3
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		14,6	178,3
12	Прочие активы	1111		2 850,9	1 851,9
13	ИТОГО активы	11		450 964,6	206 996,5
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		62 588,2	55 816,9
16	Средства банков	1202		127 784,0	28 553,2
17	Средства клиентов	1203		227 923,3	90 749,0
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204			
19	Производные финансовые обязательства	1205			
20	Прочие обязательства	1206		376,7	473,6
21	ВСЕГО обязательства	120		418 672,2	175 592,7
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		35 637,7	35 637,7
24	Эмиссионный доход	1212			
25	Резервный фонд	1213		236,2	236,2
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		2 868,7	238,1
27	Накопленная прибыль	1215		-6 450,2	-4 708,2
28	ВСЕГО капитал	121		32 292,4	31 403,8
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		450 964,6	206 996,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 01 апреля 2012 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2012	на 1 апреля 2011
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		11 774,6	5 041,1
2	Процентные расходы	2012		6 506,9	1 943,2
3	Чистые процентные доходы	201		5 267,7	3 097,9
4	Комиссионные доходы	2021		1 690,6	1 111,0
5	Комиссионные расходы	2022		178,7	135,5
6	Чистые комиссионные доходы	202		1 511,9	975,5
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203			
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204			
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		2 989,8	9,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		-2 664,2	428,2
11	Чистые отчисления в резервы	207		83,9	591,4
12	Прочие доходы	208		305,3	52,8
13	Операционные расходы	209		6 854,4	3 462,8
14	Прочие расходы	210		223,0	144,0
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		249,2	365,8
16	Налог на прибыль	212		45,0	46,1
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		204,2	319,7
18	Сведения о прибыли на одну акцию в рублях				
19	Базовая прибыль на простую акцию	22			
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23			

Председатель Правления

Главный бухгалтер

С.Орлески

А.Н.Бельник

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 29 от 22.12.2009 г.

21 год надежной работы на рынке страховых услуг

**ЗАСО «КЕНТАВР»**220141, г. Минск, проспект Независимости, дом 172,
тел. 8017 265 94 07, УНП 100985903**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2011 год**

(тыс. руб.)

АКТИВ	Сумма	ПАССИВ	Сумма
1	2	3	4
Основные средства (по остаточной стоимости)	6 385 307,6	Уставный фонд	4 050 000,0
Нематериальные активы (по остаточной стоимости)	114,8	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	-
Доходные вложения в материальные ценности (по остаточной стоимости)	-	Резервный фонд	1 638 943,2
Вложения во внеоборотные активы	395 479,2	Добавочный фонд	6 168 416,7
в том числе: незавершенное строительство	-	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-
Прочие внеоборотные активы	-	Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	2 748 598,9
Запасы и затраты	126 653,7	Целевое финансирование	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	87 587,3	Доходы будущих периодов	120 742,2
расходы будущих периодов	39 066,4	Страховые резервы и фонды - всего	16 127 325,8
прочие запасы и затраты	-	в том числе: страховые резервы	16 060 462,0
Доля перестраховщиков в страховых резервах	743 560,7	фонды предупредительных мероприятий (превентивных)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	124 764,3	гарантийные и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	66 863,8
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2 986 933,8	Долгосрочные кредиты и займы	1 852 926,2
Расчеты с учредителями	-	Прочие долгосрочные обязательства	-
в том числе: по вкладам в уставный фонд	-	Краткосрочные кредиты и займы	447 870,5
Денежные средства	23 896 259,6	Кредиторская задолженность - всего	1 536 867,2
Финансовые вложения	28 705,8	Задолженность перед участниками (учредителями)	-
Прочие оборотные активы	3 911,2	Резервы предстоящих расходов	-
БАЛАНС	34 691 690,7	Прочие краткосрочные обязательства	-
		БАЛАНС	34 691 690,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ					
Страховые взносы (премии) полученные, брутто	010		Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования	125	151 642,3
Страховые выплаты	020		Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	-1 615 215,3
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или -)	030		III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	040		Операционные доходы	140	2 987 507,1
Расходы на ведение дела	041		Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	141	399,9
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (+ или -)	050		Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	150	2 987 107,2
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ					
Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, нетто	064	23 708 933,8	Операционные расходы	160	1 121 897,4
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (+ или -)	067	-9 863 113,3	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	170	1 865 209,8
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования	082	9 128 156,3	IV. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Изменение резервов убытков (страховых выплат)	092	-1 456 648,9	Внереализационные доходы	180	8 362 432,3
Изменение других технических резервов (+ или -)	100		Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	181	-
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105		Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)	190	8 362 432,3
Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и гарантийные фонды	110	64 496,3	Внереализационные расходы	200	736 618,5
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	115		Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	210	7 625 813,8
Расходы на ведение дела	120	5 137 899,3	Прибыль (убыток)	220	7 875 808,3
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	122	174 522,7	Налог на прибыль	260	962 584,2
Отчет подтверждает:					
Аудитор-Индивидуальный предприниматель Везузова Татьяна Анатольевна, свидетельство о государственной регистрации № 100479384 от 25.02.2000 выдано Администрацией Фрунзенского исполкома г. Минска, квалификационный аттестат аудитора № 116 от 23.02.2002, выдан Министерством финансов Республики Беларусь.					

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности

г. Минск

24 февраля 2012 г.

Я считаю, что в ходе аудита были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАСО «КЕНТАВР» сформирована в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАСО «КЕНТАВР» на 1 января 2012 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г., при этом совершенные ЗАСО «КЕНТАВР» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 29 мая 2012 г. проводит открытый аукцион № 07-А-12 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске



Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляются право аренды на 5 лет 10 земельных участков для строительства в г. Минске:

№ п/п	Месторасположение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, га	Функциональное назначение предполагаемого объекта строительства	Начальная цена предмета аукциона (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона (бел. руб.)	Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона
1.	Микрорайон Каменная Горка-4 (по генплану № 29)	500000000006006486	0,3046	Объект общественного питания (кафе)	617 033 130	62 000 000	9 904 666	-
2.	Возле дома № 2 по ул. Столетова	500000000001033742	0,1000	Мини-кафе	232 764 600	25 000 000	6 080 992	-
3.	ул. Барамзиной в жилом районе Сокол	500000000004004553	0,2000	Многофункциональный комплекс с объектами общественного питания, торговли и обслуживания населения	205 072 140	20 000 000	4 616 907	-
4.	ул. Фучика – ул. Ангарская	500000000002007550	0,1500	Объект общественного питания на 50 посадочных мест с магазином и кулинарией	193 924 430	19 000 000	4 722 152	-
5.	В районе ул. Фогеля – ул. Гуртьева	500000000009004713	0,5000	Двухэтажный общественный центр № 6 (по генплану) со встроенными магазинами на 380 кв.м, кафе на 32 посадочных места, аптекой	692 616 825	69 000 000	5 801 103	-
6.	ул. Масюковщина – ул. Колесникова в районе бывшей д. Масюковщина	500000000006006193	0,4000	Объект обслуживания с помещениями торговли и общественного питания	467 901 144	46 000 000	5 324 086	-
7.	Жилой район «Лебяжий» № 20 (по генплану)	500000000007005963	0,3292	Культурно-развлекательный центр с кинотеатром	673 835 800	70 000 000	7 694 521	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 37 450 992 бел. руб.
8.	Жилой район «Лебяжий» № 19 (по генплану)	500000000007005964	0,3103	Предприятие общественного питания	635 153 720	65 000 000	7 440 671	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 52 646 659 бел. руб.
9.	Район ул. Янки Лучины и Игуменского тракта в общественном центре жилого района Лошица	500000000003004004	0,1404	Банно-оздоровительный комплекс с помещениями общественного питания	292 252 500	30 000 000	4 982 560	-
10.	Район ул. Янки Лучины и Игуменского тракта в общественном центре жилого района Лошица	500000000003004005	0,3104	Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс (кинотеатр, видеозалы, библиотека) с помещениями общественного питания	646 123 140	65 000 000	5 310 012	-

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на плано-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится **29 мая 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.**
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 23 мая 2012 г. в размере, указанном в графе 7 (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 364100000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – Финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – организатору аукциона следующие документы:

- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;
- подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
- дополнительно представляется:
 - гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
 - индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
 - представителем гражданина или индивидуально-предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
 - представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

ства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, со 2 мая 2012 г. по 23 мая 2012 г. по рабочим дням в рабочее время.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за предмет аукциона, как единственный участник, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. **Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.**

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона.

После истечения срока аренды земельного участка (5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка

Наименование предмета аукциона	Комплекс зданий и сооружений бывшей котельной «Северная» и право заключения договора аренды земельного участка
Местонахождение недвижимого имущества	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Промышленная, 7Б
Продавец недвижимого имущества	РУП «Брестэнерго», тел.: 80162 27 14 44, 27 13 44
Сведения о предмете аукциона	Здание главного корпуса 4-этажн., 1987 г.п., площадь – 3461,7 кв.м; здание дымовой трубы выс. 80 м, площадь – 41,8 кв.м; здание проходной, площадь – 26,1 кв.м; здание склада соли, площадь – 154 кв.м; здание ввода присадок, площадь – 27 кв.м; здание мазутонасосной, площадь – 139,4 кв.м; здание гаража-склада, площадь – 166 кв.м; мазутохранилище, площадь – 2321 кв.м; ограждение вокруг котельной; ж/д подъездный путь, протяженность – 651,9 м; автоподъезды вокруг резервуаров мазутохранилища, площадь – 245 кв.м; внутриплощадочные автодороги и промышленная площадка для складирования соли, площадь – 3643 кв.м; кабельные линии; линии электропередачи; тепловая сеть; водопровод питьевой воды; хозяйственная фанальная канализация; ливневая канализация; зеленые насаждения; 3 трансформатора. Земельный участок площадью 2,7333 га (2,5318 га, для размещения объектов промышленного производства и коммунально-складских объектов, и 0,2015 га, для размещения объектов ж/д транспорта), срок аренды – 20 лет.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка	– обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельный участок в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня подписания протокола аукциона; – в случае изменения назначения недвижимого имущества получить в установленном порядке разрешение Барановичского городского исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не превышающий двух лет, и осуществить строительство (реконструкцию) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена предмета аукциона, руб.	3 578 280 404
Сумма задатка, руб.	357 828 000
Организатор аукциона	Фонд «Брестоблимушество», г. Брест, ул. Ленина, 11, тел.: 80162 20 87 85, 23 12 63, 23 44 78, www.brest-region.by

Аукцион состоится **29 мая 2012 года** в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).

Для участия в аукционе организатору аукциона подается: Заявление на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие документы.

Документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с 3642941148018 дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, код банка 739, получатель платежа – фонд «Брестоблимушество», УНП 200020538; срок внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе.

Юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования.

Иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

Иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

Представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявителем (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированным участникам – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенность, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

При подаче заявления с приложением необходимых документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол в день аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения соответствующими исполнительными комитетами) за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этих участков, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, представить организатору аукциона, продавцу и в местный исполнительный комитет копии платежных документов, после чего не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи, а с местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 404, 405, 413 фонд «Брестоблимушество» по рабочим дням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 28 мая 2012 года включительно.

Считать недействительным страховой полис филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Бресте: Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу CORIS серия БМ № 0404836. УНП 200035955

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 28 мая 2012 г. в 11.30 состоится открытие аукционных торгов по продаже собственности ОАО «Рыбный ряд» в составе:

Лот № 1 (предмет торгов) – Капитальное строение с инвентарным № 710/С-65301 (здание зарядной) общей площадью 60,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Орловского, д. 25Б

Продавец	Открытое акционерное общество «Рыбный ряд», УНП 700067281
Организатор торгов	213823, г. Бобруйск, ул. Орловского, д. 25Б Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222 (р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска код 153001369)
Место проведения торгов и подачи документов	г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация»
Номер расчетного счета для перечисления задатка	Получатель платежа – ОАО «Рыбный ряд»: р/с 3012420441042 в Отделении № 831 ОАО «Белинвестбанк» г. Бобруйск код 153001739, УНП 700067281
Начальная цена продажи, рублей	25 000 000 рублей без учета НДС, размер задатка – 5 %, что составляет 1 250 000 рублей
Информация о земельном участке	Площадь 0,0084 га – кадастровый № 741000000007002440 Правовой режим – постоянное пользование
Характеристика предмета торгов	Здание зарядной одноэтажное кирпичное, отдельно стоящее, фундамент бет., перекрытия ж/бет плиты, кровля смовещенная, полы бет., электроснабжение требует полного вост. При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%
Условия продажи	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов
Срок заключения договора купли-продажи	будут определены по согласованию победителя торгов (претендента на покупку) при заключении договора купли-продажи
Срок оплаты за предмет торгов	по 25 мая 2012 г. включительно
Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка	до 16.00

Для участия в торгах в адрес Организатора торгов необходимо предоставить: заявление на участие в торгах; заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Резидентом Республики Беларусь: индивидуальным предпринимателем – свидетельство о государственной регистрации; юридическим лицом – доверенность, выданную представителем юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (копию документа о создании организации, если она не подлежит государственной регистрации); представителем физического лица и индивидуального предпринимателя – нотариально заверенную доверенность.

Нерезидентом Республики Беларусь: иностранном юридическим лицом, иными организациями – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на русский или белорусский язык; индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на русский или белорусский язык; представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иностранной организацией – легализованную в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на русский или белорусский язык.

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 № 462.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 № 462.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 № 462.



ИНФОРМИРУЕТ

Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» принято решение о закрытии региональных филиалов и о создании на их базе структурных подразделений банка, не имеющих самостоятельного баланса и отдельного банковского идентификационного кода.

С 26 мая 2012 года на базе Головного филиала по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» создается структурное подразделение ОАО «Белинвестбанк» – Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области.

Всем клиентам Головного филиала по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» сообщаем о том, что наше сотрудничество будет продолжаться на условиях ранее заключенных договоров.

Телефоны для справок – **8 (0232) 79 10 30, 79 10 38.**

Телефон контакт-центра – **146.**

www.belinvestbank.by
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции» 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь №3 от 27.10.2006.

Прафесію натуршчыка наўрад ці можна залічыць да разраду экстрэмальных. Аднак ці многія з нас асмеляцца паспрабаваць сябе ў гэтай справе? Стаяць перад незнаёмымі людзьмі, нечым нагадваючы Еву або Адама, якія яшчэ не ведалі сораму, і цярыліва зносіць пільныя позіркы мастакоў. Аднак тут ты ўжо хутчэй не голы чалавек — ты аб'ект мастацтва.



Фота Дар'я ПЯЦЯГІ.

«ГОЛАМУ ЛЕПШ!»

МАЛЮНАК З НАТУРЫ

Усім патрэбна анатомія

«Мы называемся «дэманстратары статycznych поз», — з гонарам распавядае натуршчык Уладзімір Ляўчук. — Раней я ўвогуле не ведаў пра існаванне такой прафесіі. Усё пачалося з таго, што на прыпынку жанчына папрасіла закурыць, мы разгаварыліся, і яна дала мне нумар са словамі «ты зараз нічым не заняты». З таго часу прайшло ўжо чатыры гады».

Праца натуршчыкам можа быць як пастаяннай дзейнасцю, так і проста падпрацоўкай у вольны час. Можна пазіраваць усяго 2,5 гадзіны пару разоў на тыдзень, а можна загрузіць сябе цалкам і стаяць адразу перад некалькімі групамі мастакоў. Натуршчык Ляўчук не прывык расслабляцца:

— Зараз я пазірую 5-6 гадзін у дзень — гэта шмат. Ёсць у нас рэкардсмены, якія вытрымлівалі да 9 гадзін за дзень. Галоўнае — гэта праца афіцыйная: ёсць страхаванне, ёсць стаж. Калі не ленавацца, адпрацоўваць у тыдзень 25-30 гадзін, атрымліваецца нядрэнны заробак. Гэта можа быць асноўнай працай, калі дазваляе здароўе і няма ляюты. Аднак важна, што ўяўляе сабой натуршчык як фігура — усім патрэбна анатомія. Не надта падабаюцца акруглыя, з жыватамі. Трэба, каб крыху косці былі бачныя, крыху мышцы — гэта цэнніца, асабліва калі пазіруеш скульптарам.

«Скруцяць цябе ў барановы рог і паставяць»

Тое, што пазіраваць вельмі проста, можа здацца толькі на першы погляд — стой сабе, нічога не рабі. Аднак ад статычнасці зацякаюць мышцы, ды і маральна быць нерухомым няпроста. Ходзяць чуткі, што ад пільных поглядаў тых, хто малюе, натуршчыку можа рабіцца надобра.

— Цярыліваць трэба мець, — адзначае Уладзімір, — як дзяцел глядзець у адну кропку, пра нешта думаць. Калі ты будзеш круціцца, мастакам гэта нецікава. Патрэбен нерухомы сілуэт — першапачатковая пастаўка. Праграма доўжыцца 20-30 гадзін, табе трэба запомніць позу, часам нават адзначаюць месцы, дзе павінны стаяць ступні.

Чым добра тут — гэта свайго роду бодзібілдыннг, статычная гімнастыка. У мяне за два гады лытка ў акружнасці на два сантыметры павялічылася. З апорай на адну нагу пастойце тры гадзіны — тады я на вас пагляджу. Ёсць выкладчыкі, якія шкадуюць натуршчыка, а ёсць такія, што — скруцяць цябе ў барановы рог і паставяць. У майстэрні скульптараў руку задраць назад і як мага далей і вышэй — найлепшы варыянт. Рука пачынае папросту сінець. Даюць адпачыць, але адчуваеш сябе не вельмі.

Калі трэба агаліцца...

Часам людзі прыходзяць пазіраваць толькі на партрэт, але пасля агаліваюцца. Гэта дазваляе пазбавіцца ад комплексаў, больш разняволена адчуваць сваё цела. Аднак пазіраваць аголеным зімой — не самая ўдзячная справа, у некаторых навуковых установах можна проста задубець.

— Голаму пазіраваць лепш, — упэўнены Ляўчук, — выгадней, там крыху вышэйшыя расцэнкі. Але быць голаму ў лютым, калі ў памяшканні +16 градусаў, складана. Пачынаеш сінець, а ў іх недастаткова абагрэвальнікаў і

падлога бетонная — там проста фізічна замярзаеш. Я выходжу ад іх і дрыжу. Самі студэнты сядзяць захутаныя ў шалікі. А ў мяне з'яўляецца адчуванне, што я хаджу не на заняткі, а ў групу загартоўкі. Наступнай маёй працай будзе, пэўна, холадакамбінат (усміхаецца).

Што да сораму, то спачатку ён быў, а цяпер няма. Цяпер я з мастакамі на адной хвалі.

Паняцце пазнавальнасці не дамінуе

— Уладзімір, ці падобны на вас работы, для якіх вы пазіруеце?

— Тут паняцце пазнавальнасці не дамінуе. У іх вельмі шмат іншых аспектаў. Нават калі натуршчык хударлявы, выкладчык можа папрасіць надаць малюнку «апалонскія» рысы: «Падмалойце мышцы, расшырце косці». А ў скульптараў з гэтым барацьба ідзе пастаянна: «Гэта ў цябе іншы дзядзька, гэта дзядуля, а гэта ты зрабіў аўтапартрэт» або «Ты яму грудзі прырабіў, як у жанчыны». Там стаіць сем бюстаў, толькі ў двух я пазнаю сябе, і тое з нацяжкай.

У мяне ёсць партрэт, які пісала алеем дзядуля-жывалісец і пасля падаравала мне. Ён спадабаўся мне маштабнасцю — дзесьці метр саок на метр — і каларовай гамай: выкананы ў прыгожых ружова-бэзавых колерах. Ён абсалютна пазнавальны, і я задаволены тым, што ён толькі ў адным экзэмпляры. Я ведаю, што ў мяне ў жыцці больш такога не будзе.

Не толькі поза

— На некаторых парах натуршчыкі засыналі, нават падалі, — распавядае Уладзімір Ляўчук. — Мне найбольш спадабалася, калі я ляжаў — пазіраваў для тэатралаў (яны таксама малююць, бо ў іх ёсць спецыялізацыя «інтэр'ер для тэатра»). Другі раз яны на мяне надзелі шынель марскога афіцэра — атрымаўся такі кранштацкі марак.

Часам апраналі проста неверагодна, напрыклад, жаночая блузка, у якой дыхнуць не мог. Дзядуля надымаў папрасілі, сказалі: «Вам вельмі пасуе, і іншай у нас няма», — адна дзядуля з сябе яе зняла.

Як уладкавацца працаваць натуршчыкам?

Я звярнулася да дыспетчара па працы з натуршчыкамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў — даведацца, што неабходна, каб уладкавацца на такую працу. Са мной гутарыла Яўгенія Бенц:

— Да нас прыходзяць розныя людзі: беспрацоўныя, студэнты дзённага, завочнага аддзяленняў, бываюць пенсіянеры. У асноўным гэта падпрацоўка. Студэнты часта з'яўляюцца летам — пазіруюць на ўступных экзаменах. Выкладчыкі аддаюць перавагу маладым, худым «натурам», аднак такіх вельмі мала — у асноўным працуюць людзі сталага ўзросту.

Уладкавацца натуршчыкам можа фактычна кожны. Для гэтага патрэбны пашпарт і фотаздымак — з натуршчыкам заключаецца дагавор і ён пачынае пазіраваць. Аплата ў нас такая: 10 тыс. за акадэмічную гадзіну на партрэце і 14 тыс. на аголенай натуре. Сама я ніколі не пазіравала, але, прызнацца, была б не супраць паспрабаваць.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ЖАНЧЫНЫ-«ПЫШКІ» СТАЛІ АПЕТЫТНЫМІ

Думаець, што хутка надыйдзе лета і ўсе ўбачаць, колькі вы булачак з'елі зімой, а купальнік увогуле немагчыма будзе апрануць без сораму? Планаўце тэрмінова сесці на дыету, ды толькі сілы волі не хапае? Не спяшайцеся! Поўным прыгажуням больш не трэба саромецца свайго цела, бо «худасочная» прыгажосць сыходзіць з модных падмосткаў.

Мадэль нестандартнай камплекцыі Кацярына Жаркова знялася ў рэкламе супраць анарэксіі і проста перавярнула ўяўленне сучаснай індустрыі моды пра эталон прыгажосці. Жаркова знялася аголенай і прадэманстравала дзядулятам, што паўната не з'яўляецца перашкодай у мадэльным бізнэсе, а поспеху могуць дасягнуць не толькі худышкі. На адным фотаздымку мадэль стаіць побач з вельмі худой дзядулячынёй. Такое параўнанне дае зразумець: першая відэочна выглядае больш здаровай, жаданай і прывабнай.

На кожным здымку фотасесіі ёсць «антыанарэксійныя» надпісы, сярод якіх: «Дваццаць гадоў таму фотамадэль важыла на 8% менш, чым сярэдняй камплекцыі жанчына, а сёння мадэль важыць на 23% менш, чым звычайная жанчына» або: «Большасць мадэляў-пачаткоўцаў маюць індэкс масы цела, характэрны для анарэксіі».

Здымкі былі апублікаваны ў адным з нумароў амерыканскага часопіса для поўных жанчын PLUS Model. Выдаўцы часопіса абвінавачваюць мадэльную індустрыю ў навязванні ідэала хударлявых паненак, у той час як пакупнікам хочацца нармальнага выбару рэчаў звычайных памераў. «Нас растаньна бамбардзіруюць рэкламай пахудзення, таму што шматмільённая індустрыя моды працуе на страх перад лішняй вагой. Нашы целы выдатныя і без гэтага. Нават калі кажучы, што худыя людзі здаравейшыя, на справе гэта можа быць не так», — сцвярджае PLUS Model Magazine.

Каця Жаркова нарадзілася ў 1981 годзе ў Мінску ў сям'і прафесійнага фатографа. Праз пэўны час пераехала жыць у Смаленск, з 14 гадоў стала займацца ў мадэльным агенцтве. Пасля скончыла Маскоўскі інстытут культуры і мастацтваў, сыграла некалькі эпизадных роляў у серыялах. Мадэльны бізнэс не мог пракарміць манекеншчыцу нестандартнай камплекцыі, таму, каб зарабіць грошай хаця б на арэнду жылля, Каця стала працаваць на тэлебачанні. Прышла яна асістэнтам, пасля дарасла да прадзюсара, вядучай ранішняга шоу. У 2009 годзе Каця Жаркова выйграла расійскі конкурс пышнацелых мадэляў «Салодкая жанчына».

Дарэчы, гэтую ідэю — зрабіць фотасесію — Жаркова выношвала даўно: — Адночы ўбачыла біл-

борд з рэкламай сподняй бялізны. На ёй была дзядулячынёна-анарэксічка — жудасныя косці. Я падумала: «Як жа так, калі зараз паставіць гэтую дзядулячынё і мяне побач... Паміж намі бездань!» Гэта мадэль, на жаль, пасля памерла ад анарэксіі. Ідэя зрабіць фотасесію нарадзілася тут жа. Няхай паглядзіць на мяне і на яе і зразумеюць: настолькі худой можа быць толькі 14-гадовая дзядулячынёка. А мне — трыццаць гадоў. Я даўно прафесійна займа-



юся ёгай. Але не худзею! Мадэльны бізнэс навязвае стандарты 90-60-90, робіць усё, каб людзі ненавідзелі сябе. І мне не хацелася б мець дачку, якая ў 14 гадоў перастане есці, каб адчуваць сябе прыгожай. Падлетак глядзіць тэлевізар, лістае «глянец» і лічыць, што толькі так і павінна быць у свеце. «Значыць, пакуль маладая, — вырашыла я, — я пакажу ўсё, што мне варта паказаць».

Каб спраўдзіць сваю мару Жаркова адрправілася ў ЗША, бо даведлася, што там ёсць поўныя манекеншчыцы (plus size). Аднак мадэльныя агенцтвы не адразу звярнулі на яе ўвагу. Каб свет бабачыў фотаздымкі, Каця ўклала шмат уласных грошай. Папулярныя глянцавыя часопісы адмаўлялі ёй, хтосьці пісаў, што яна «нефармат». Урэшце фотасесія Жарковай была апублікавана ў заходнім часопісе PLUS Model і залічаныя гадзіны апынулася ў ліку самых топавых матэрыялаў вяртальнай сеткі. Мілан, Лондан, Нью-Ёрк, Масква — модныя сталіцы ахнулі разам. Аказалася, што свет гатовы гаварыць пра праблему навязаных стандартаў прыгажосці худышак.

Каця Жаркова распавядае: «Я жыў у рэальным свеце. Заходжу ў метро, гляджу на людзей і не знаходжу

ніводнай ідэальнай прыгажуні са старонак глянцавых часопісаў. Дзевяноста працэнтаў насельніцтва — такія, як я. Нармальныя. Так, ёсць людзі, якія захапляюцца пластычнай хірургіяй, трацяць шалёныя грошы. Аднак гэта ўсяго 10-20 адсоткаў насельніцтва планеты. Дык чаму ж, калі нас больш, мы павінны схіляцца перад гэтымі нерэальнымі стандартамі?»

Ажыццявіць ідэю фотасесіі ў Амерыцы Жарковай дапамагла рускі фатограф Вікторыя Джанашвілі, якая сабрала каманду. Гэтыя людзі адразу зразумелі, чаго хацела Кацярына — каб яе знялі такой, якая яна ёсць. Без фоташопа, якім звычайна памяшаюць памеры цела.

Дарэчы, параметры мадэлі Каці Жарковай такія: рост — 178 сантыметраў, аб'ём грудзей — 105, абхоп талі — 84, аб'ём сцёгнаў — 115. Гэта адпавядае нашаму 52-му памеру адзення. Пры гэтым яна адчувае сябе вельмі прывабнай і сэксуальнай. На пытанне, як адрэагаваў муж, калі ўбачыў фотасесію, Каця расказала, што яго першай рэакцыяй было: «Каханая, як я па табе сумую...». Муж Жарковай працуе ў Расіі на тэлебачанні. Ён малады і прыгожы хлопец, займаецца сёрфінгам.

Інтэрнэт-карыстальнікі шырока абмяркоўваюць фотасесію Жарковай, параўноўваюць жанчыну са шматлікімі герцагінямі як літаратурных твораў, так і мастацкіх палотнаў, выказваюцца яны прыкладна так:

«Натуральная фігура, без гэтых вар'яцкіх дыет — вось гэта і ёсць прыгажосць. А «воблы на запалках» у параўнанні з нармальнымі жанчынамі — проста як зямля і неба... Нармальна прыгажуня жыццядарасная — «вобла» панурая і маркотная. У нармальнай жанчыны і інтэлект нармальны — «вешалка» не можа скласці два плюс два. У нармальнай жанчыны сэрца ў парадку — у «селядка на дубчыках» арытмія. У нармальнай жанчыны няма праблем з гармонамі — у анарэксійнай «мадэлі» яны ёсць. Ды і ніхто блізка да «воблы» не падыдзе — мы, мужыкі, не сабакі і на косткі не кідаемся».

Мадэль Каця Жаркова звяртаецца да ўсіх жанчын: «Я хацела б нагадаць: жыццё можа скончыцца заўтра. І ці будзе важна, што ў вас зморшчынкі на твары, калі вы, не дай Божа, адыдзеце ў лепшы свет? Жывіце для сябе. Бярэце ад жыцця ўсё, што можаце».

Адчувайце сябе прывабнай і любіце саму сябе — тады навакольны свет вас палюбіць таксама.

Падрыхтавала
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ЧЫРВОНКА
Чырвоная змена

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ №12
ад 19 лютага 2009 года выдана
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі газеты — устаноў «Рэдакцыя газеты «Звязда»; грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».
Галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Адказы за выпуск — намеснік галоўнага рэдактара Анатоль СЛАНЕЎСКІ.
Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Кантактны тэлефон: 292-44-12.
e-mail: posts@tut.by; info@zvyazda.minsk.by
Газета адрэакована ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 30.015.
Нумар падпісаны ў 19.30 25.04.2012 г.

СТВАРЫЦЬ І ДАНЕСЦІ ДА АЎДЫТОРЫІ ВЫСАКАЯКАСНЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫ ПРАДУКТ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Электронныя тэхналогіі патрэбны і насельніцтву, і бізнэсу, і дзяржаўным органам

Мікалай Панцялей, міністр сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь, паведаміў, што ў экспазіцыі выставы «Тібо-2012» удзельнічае больш за 200 кампаній з 14 краін свету. На яго думку, гэта дазволіць усім азнаёміцца з найноўшымі дасягненнямі інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. «Беларусь у плане развіцця інфармацыйнага грамадства, тэлекамунікацыйных тэхналогій дасягнула дастаткова высокага ўзроўню, — упэўнены міністр. — Мы паставілі перад сабою задачу ўвайсці ў лік краін з самым высокім узроўнем развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Сёння мы знаходзімся ў ліку дзяржаў з высокім узроўнем. Але нам трэба рухацца наперад у рэалізацыі тых тэхнічных магчымасцяў,

якія нам прадастаўляюць найноўныя тэхналогіі. Для гэтага трэба сур'ёзна змяніць падыходы ў першую чаргу да прадастаўлення электронных паслуг для бізнэсу, для грамадзян, удзелу ў гэтых працэсах усіх дзяржаўных органаў Беларусі. Гэта няпростая задача, звязаная і з некааторай псіхалагічнай непадрыхтаванасцю як насельніцтва, так і бізнэсу. Але ў нас ужо ёсць пазітыўныя прыклады — а значыць, усё будзе добра. Мы ўжо ўваходзім у лік пяці перадавых краін свету па ўмовах адкрыцця бізнэсу, што было выклікана ўкараненнем тэхналогій электроннай рэгістрацыі бізнэс-структур. Але працы яшчэ шмат».

У госці да «Звязды»

Завітаўшы да стэнда «Звязды», госці адзначылі, што РВУ «Літаратура і Мастацтва» і «Звязда» пачалі супрацоўніцтва — на выставе яны разам на адным стэндзе. У госці прыходзілі таксама сталыя чытачы і тыя, хто будзе «Звязду» чытаць у будучыні, — напрыклад, маленькі Дзмітрый Гарохаў. Па традыцыі



журналісты сустракалі кожнага, хто завітаў. Тым жа, хто яшчэ і размаўляў па-беларуску, раздавалі прыгожыя календары з цудоўнымі фотаздымкамі ды іншыя сувеніры ад роднай газеты.

У межах форуму «Тібо-2012» адбудзецца XIX Беларускі кангрэс па тэхналогіях інфармацыйнага гра-

мадства, конкурс «Інтэрнэт-прэмія Тібо». У праграме выставы «СМІ ў Беларусі» — правядзенне семінараў, прэзентацый, майстар-класаў, якія накіраваны на павышэнне эфектыўнасці выкарыстання беларускімі СМІ магчымасцяў інтэрнэту і сацыяльных медыя.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ДЗІЦЯЧАЯ ЧЫГУНКА АДКРЫВАЕ СЕЗОН

Ён будзе 57-м па ліку і пройдзе пад эгідай 150-годдзя беларускай магістралі. Першых маленькіх пасажыраў і іх бацькоў дзіцячая чыгунка прыме 28 красавіка. Наведнікаў чакае новая забаўляльная праграма.

Акрамя таго, на станцыі «Заслонава» па выхадных і святочных днях пасажыры змогуць паглядзець канцэрт, сфатаграфаватца з казачнымі персанажамі, наведаць летнюю кавярню. Да Дня чыгуначніка ў саставе цягніка плануецца стварыць вагон-музей, пасажыры якога змогуць азнаёміцца з гісторыяй і развіццём беларускай магістралі. Акрамя асноўных паслуг, дзіцячая чыгунка будзе аказваць і дадатковыя: па выхадных і святочных днях па ёй будзе хадзіць вагон павышанай камфортнасці.

У маі і верасні дзіцячая чыгунка будзе працаваць па выхадных і святочных днях з 11 да 17.10. 3 чэрвеня па жнівень цягнікі будуць курсіраваць па серадах з 11.35 да 14.30, па чацвяргах і пятніцах — з 11 да 13.50, па суботах і нядзелях — з 11 да 17 гадзін.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Прэзентацыі

«ПАКУЛЬ ЖЫВЕ, ЛЮБИМАЯ «ЗВЯЗДА», І МОВА БЕЛАРУСАЎ БУДЗЕ ЖЫЦЬ!»

...Заблудзіцца ў малазнаёмым горадзе — гэта як піць даць. Парушыць правілы малазнаёмага руху... таксама. Шчасце, што даішнікаў побач не было — прыйшлося самім папярэдзіць кіроўцу, што прыйдзецца яму... выпісаць «Звязду».

Прычым тут адно да другога? Ды гадой колькі таму ў ваколіцах Навагрудка гумарыста аднаго сустрэлі — у форме даішніка. Да слова прыйшлося падзяліцца з ім набалелым — клопатам пра мову, пра тыраж газеты... Ён у адказ: «Людцы, ды каб большай бяды ў вас не было! Гэтую ж — я адной правай... На шашу зараз выйду, а там хто не прышпілены, хто без аптэчкі, хто з перавышэннем хуткасці... Дык я ўсіх на ўзбочыну і адразу ж умову: «Альбо штраф, брат, плаці, альбо на «Звязду» падпісвайся...» Што яму выгадней? То-та! Вось тыраж і падымем. Будзе — як некалі ў «Правды»!

Гэтага, ну вядома ж, хацелася б. Аднак...

Аднак (пры ўсёй павазе да новых, нечаканых, крэатыўных, як цяпер кажуць, захадаў) васьм гэта мы не прынялі. А таму — па-ранейшаму ездзім па гарадах і вёсках нашай краіны, па-ранейшаму расказваем пра 95-гадовую (без малога) гісторыю газеты, пра яе калектыв, збіраем прапановы і, вядома ж, кампліменты, разыгрываем і ўручаем прызы.

У Навагрудку, прынамсі, везлі электрапраас і кухонную машыну, якія выйгралі Людміла Яўгенаўна Бахар і Алена Юльянаўна Комар. Абедзвюх падпісчыц запрашалі на сустрэчу, але ж пабачыліся толькі з адной і то, можна сказаць, мімаходзь. Людміла Яўгенаўна працуе выхавацелькай у дзіцячым садку, да справы, па ўсім відаць, ставіцца адказна, а таму раз-пораз пазіралі на гадзіннік: «Трэба бегчы... Зараз дзеткі прачнуцца». Усяго і расказала, што выпісвае «Звязду» гадой 15 — з лёгкай рукі суседкі Ганны Георгіеўны. Тая, маўляў, ледзь размова некалі зойдзе (ды хоць пра што — пра надвор'е, пра здароўе, пра гарод), яна тут як тут: «А вась «Звязда» пісала»... Вельмі ж любіла газету — і за мову нашу,

і за змест. «Паспрабавала і я падпісацца, — узгадвала Людміла Яўгенаўна, — спадабалася, чытаю... Суседкі (светлай памяці!) ужо даўно на свеце няма, а я яе ўспамінаю. Бо мне ж яшчэ і на прызы са «Звяздой» шанцуе. Летась тэлевізар дастаўся, сёлета — электрапраас. Так што мяняць газету я не збіраюся».

Дзякуючы ёй, магчыма, наша падпісчыца помніць родную мову, вельмі хораша размаўляе.

Не маглі не спытаць, як жа з беларускай у яе гадаванцаў, у дзетак?

— У нас лагапедычная група, — адказала Людміла Георгіеўна. — Ёсць малыя, з якімі трэба вельмі многа займацца і, пажадана, на адной мове. Беларуская лагапедыя як след не распрацавана. Ды і бацькі ў большасці выбіраюць рускую...

Але ж зала (на гэты раз актавая, у нядаўна адрамантаванай музычнай школе) цудоўна разумела і нашу — беларускую! А ўжо калі гучалі вершы... Ды потым байкі з рубрыкі «...Народ на провадзе!», даходзіла ледзь не да слёз! Апроч таго, прысутныя ахвотна адказвалі на пытанні віктарыны, разам з мастаком Аляксандрам Каршкавецам узгадвалі гераічнае мінулае часопіса «Вожык». Лес рук быў на пытанне: «Хто хацеў бы папазіраваць і потым атрымаць сяброўскі шарж?».

Знайшліся, варта сказаць, і ахвотныя аформіць падпіску. Прыклад у гэтым паказала намеснік старшыні райвыканкама Алена Яўгенаўна Ермакова («Раней не выпісвала, — прызналася, — але ж цяпер, раз прыхалі, паспрабую...»).

Спрабавалі і іншыя. Быў стымул: у канцы сустрэчы сярод падпісчыкаў разыгрываліся прызы. На электрачайнік пашчасціла... Алене Яўгенаўне, на электрафен — спадарыні Калола. На вельмі добрай беларускай мове яна сказала, што працуе бухгалтарам на мясцовым хлеба-заводзе, што вельмі любіць чытаць творы беларускіх класікаў...

Самы буйны з прызоў (кухонную машыну) атрымала спадарыня Кічкайла. Раней нашу газету яна таксама не выпісвала — прынамсі, сабе... А вась іншым... Наталля Іванаўна працуе апэратарам паштовай сувязі — кантралюе дастаўку газет, шмат афармляе падпіскі...

Трэба сказаць, што на Навагрудчыне «Звязда» досыць папулярная

— больш за семсот пастаянных чытачоў. Да іх, хочацца верыць, далучацца і тыя, хто падпісаўся падчас прэзентацыі, бо добрыя словы пра выданне гаварылі не толькі мы, але і старшыня райвыканкама Анатоль Мечыслававіч Маркевіч, ідэолаг Іван Сяргеевіч Грынь, былая настаўніца Любчанскай школы Ларыса Міхайлаўна Грынюк... Усім прысутным мы пакінулі на ўспамін звяздоўскія календары, многім — выйграныя ў віктарыне фірменныя нататнікі, ручкі... Магчыма, яшчэ і яны абудзяць цікавасць да газеты, якая досыць часта піша пра жыццё Навагрудчыны, яе людзей.

У тым, што яны таго вартыя, — сумненняў ніякіх! Прынамсі, звяздоўскі прыз (у выглядзе кухоннай машыны) выйграла Алена Юльянаўна Комар з вёскі Вялікія Вераб'евічы. Мы, на жаль, туды не даехалі, а вась пошта... Ужо назаўтра (за што ёй асобны дзякуй!) прыз быў і дастаўлены, і ўручаны. Адно — распытваць атрымальніцу прыйшлося па тэлефоне. Алена Юльянаўна распавяла, што працавала настаўніцай малодшых класаў, што выгадала двух сыноў. Адзін 32 гады кіраваў будаўніча-монтажным упраўленнем у Навагрудку, другі жыве далекавата — у Вілейцы. Той бывае радзей. Трое ўнукаў у бабулі, адна ўнучка. Двое старэйшых ужо атрымалі вышэйшую адукацыю, двое малодшых — яшчэ студэнты. Прыязджаюць. «І каб з пустымі рукамі — Божа барані, — ганарылася бабуля. — Прысмакі розныя вязуць, падарункі. Дык і я

ж ім дапамагчы хачу. Раней карову трымала, свіней... Што з лесу, што з гароду... Болей розных прысмакаў было. А цяпер толькі куры ў гаспадарцы ды гарод. Усё вырошчваю, бульбу саджу, пенсію атрымліваю — працую, пакуль магу».

Гэта, згадзіцеся, па-нашаму — працаваць, дапамагаць, нікога не абцяжарваць... І, што называецца, заставацца «ў курсе». Каля 40 гадоў (усіх ёй 82) Алена Юльянаўна выпісвае «Звязду». Паважае за тое, што газета «вельмі блізкая, душэўная, што беларуская, што клопоціцца, каб людзі былі здаровымі, што веселіцца, дапамагае парадамі, што многа піша пра школу».

...Гэтая — музычная — у сценах якой ладзілася сустрэча, уражала цеплынёй прыёму, інтэр'ерам, якасным рамонтам. Усе работы, як патлумачыла дырэктар установы Людміла Іванаўна Анісікіна, выконвала прыватная фірма. Дырэктар яе Ігар Станіслававіч Ціс сам запрашаў дызайнера. Бо гэта ж для дзетак, ды яшчэ і адораных.

— Нягледзячы на тое, што цяпер час камп'ютараў, дзэці захапляюцца музыкай, з задавальненнем ходзяць у нашу школу, — гаварыла Людміла Іванаўна. — Ёсць мастацкае аддзяленне, харавое, інструментальнае. А для таго, каб і вясковыя дзэці маглі развіваць свае здольнасці, адкрыты нашы класы ў ваколіцах, у аграгарадках. Нашы выкладчыкі ездзяць туды, праводзяць урокі. Усяго займаецца больш за чатырыста дзятэй. Здольных вельмі шмат! У рэпертуарах ёсць, вядома ж, беларускія народныя песні, творы беларускіх кампазітараў. Вывучаем беларускую музычную літаратуру, робім літаратурна-музычныя кампазіцыі для школ. Дзэці павінны любіць і ведаць сваё.

У тым ліку мову! ...Гэты «рэпартаж з колаў» быў амаль дапісаны, калі ў рэдакцыю завіталі дачка і ўнучка яшчэ адной нашай адданай падпісчыцы — Веры Ягораўны Кнігі: прыехалі забраць прыз. Што, магчыма, цікава, не з пустымі рукамі: прывезлі... верх. Апошнія радкі:

«Пакуль жыве, любімая «Звязда»,

І мова беларусаў будзе жыць!»
Вось якія вялікія надзеі ўскладаюцца на нас. І на вас.

Валянціна ДОЎНАР.



Усе ўдзельнікі сустрэчы былі рады за сваю зямлячку: апэратар раённага вузла паштовай сувязі Наталля КІЧКАЙЛА выйграла сабе «Памочніцу».

УСЕ ПРАБЛЕМЫ ПАЛІКЛІНІК ЗВЯЗАНЫ З НЕДАХОПАМ КАДРАЎ

Камітэт дзяржаўнага кантролю вы- святляе якасць абслугоўвання гра- мадзян у медыцынскіх установах краіны. Карэспандэнт «Звязды» паўдзельнічала ў адным з рэйдаў па паліклініках горада Мінска.

Трэба сказаць, што прамыя лініі і маніторынгі паліклінічных устаноў рэспублікі Камітэтам праводзяцца не ўпершыню. У час праверак не толькі высвятляюцца пэўныя праблемы, але выказваюцца пралановы, як палепшыць якасць паслуг, што аказваюцца ў паліклінічных установах. Разам з супрацоўнікамі Камітэта дзяржкантролю ў рэйдах і прамых лініях удзельнічаюць прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя і камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама.

На прамую лінію, якую праводзіў Камітэт дзяржкантролю, ад жыхароў паступілі 72 званкі, якія тычыліся пытанняў работы сістэмы аховы здароўя. Як адзначыла **начальнік упраўлення кантролю за работай органаў аховы здароўя, сацыяльнай абароны, спорту і турызму Віта Цывільская**, сёлета змянілася структура зваротаў: «Калі летась 40 працэнтаў зваротаў тычыліся арганізацыі працы саміх паліклінік, выданы талонаў, чэргаў, то ў гэтым годзе было шмат зваротаў, якія закраналі праблемы канкрэтнага чалавека, яго захворвання». Акрамя таго, па словах Віты Мікалаеўны, на сёлётную прамую лінію паступіла ў два разы менш зваротаў, якія тычыліся работы паліклінік горада Мінска. І гэта невыпадкова, бо за год было зроблена вельмі шмат для таго, каб палепшыць якасць абслугоўвання ў паліклініках, паменшыць чэргі.

Напрыклад, праблем з тым, каб узяць талон на прыём да тэрапеўта, стала менш. У Мінску ва ўсіх участковых урачоў арганізаваны 5-гадзінны прыём (для параўнання: тэрапеўты працавалі 3,5—4 гадзіны). Акрамя таго, каб размеркаваць патокі пацыентаў, у сталічных паліклініках павялічваюцца колькасць даўрачэбных кабінетаў. Так, сёння іх працуе больш за сотню, прычым у некаторых паліклініках горада адкрыта ўжо па 3-4 даўрачэбныя кабінеты.

Удалося разабрацца з чэргамі ў працэдурных кабінетах і лабараторыях. Так, на заборы крыві штодзень адначасова працуюць 2-3 чалавекі, ёсць асобныя паліклінікі, дзе на прыёме гэтага аналізу задзейнічана адразу 7 чалавек. У кожнай паліклініцы стараюцца апэратыўна рэагаваць на сітуацыю з чэргамі ў працэдурных, праблема яшчэ ў тым, што немагчыма загадзя прадказаць, колькі людзей прыйдзе здаваць кроў, бо папярэдняга запісу няма, пацыенты прыходзяць, калі ім зручна.

Можна сказаць, што сёння ў сталічных пацыентаў ужо ёсць магчымасць за- казаць і такую паслугу, як платны прыём. У кожнай амбулаторна-паліклінічнай установе ўведзены пасады так званага асабістага ўрача-тэрапеўта, участковага, куды падбіраюцца найбольш квалі-

фікаваныя спецыялісты. Такая практыка ўпершыню была апрабавана ў 10-й паліклініцы, і сёння тут ужо заключана больш за 30 дагавораў на гадавое абслугоўванне.

З лістапада мінулага года арганізаваны кансіліумы з прафесарска-выкладчыцкага складу Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта з прыцягненнем супрацоўнікаў БелМАПА, дзе разглядаюцца гісторыі хвароб найбольш складаных пацыентаў. Акрамя таго, прафесарска-выкладчыцкі склад задзейнічаны ў правядзенні кансультацый у паліклініках.

Усё актыўней у медыцынскіх установах выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі. Так, з 7 снежня 2011 года, каб заказаць выпіску з медыцынскай карты амбулаторнага хворага, пацыенту неабавязкова выседаваць у чэргах, можна пакінуць заяўку ў інтэрнэце.

Акрамя таго, запісацца да ўрача магчыма, не выходзячы з дому: так, да 10 працэнтаў запісу да спецыялістаў ужо здзяйсняецца праз інтэрнэт. Прычым, як адзначылі ў паліклініках, у якія мы завіталі ў час рэйду, сёння такой паслугай карыстаецца не толькі маладое насельніцтва, але і бабулі з дзядулямі, таму такая практыка надалей будзе пашырацца.

Пачалі практыкавацца і кансультацыі пацыентаў праз камп'ютар: у рэжыме анлайн можна звязацца з урачамі і задаць пытанні, якія тычацца стану здароўя, удакладніць, як працягваць лячэнне, якія дыягнастычныя абследаванні трэба прайсці.

Між іншым, у паліклініках, якія мы наведалі падчас рэйду, вялікіх чэргаў ля кабінетаў сапраўды не было. Так, у 37-й паліклініцы, што ў мікрараёне Лошыца, ля дзярэй кабінетаў, у якіх вядзецца прыём, было не больш, чым па 2-3 пацыенты. І такую карціну мы назіралі як у дарослым, так і ў дзіцячым аддзяленні (гэта паліклініка змешанага тыпу, тут абслугоўваецца 33 тысячы дарослых і 11 тысяч малых дзіцячых пацыентаў). Гадзіннік паказвае 8, але многія наведнікі паліклінікі заўважалі, што і ў іншы час тут не бывае «хвастатых» чэргаў.

Трэба адзначыць, што такой нетыповай для сталічнай паліклінікі сітуацыі ёсць тлумачэнне: 37-я паліклініка адкрылася ўсяго паўтара года таму, большасць насельніцтва, якое яна абслугоўвае, працаздольнага ўзросту, пацыентаў-пенсіянераў — усяго 11%.

Скаргаў на работу паліклінікі ад пацыентаў тут мы пачулі няшмат. Як заўважыла **начальнік аддзела пярвічнай медыка-санітарнай дапамогі камітэта аховы здароўя Мінгарвыканкама Людміла ЛУГАВЕЦ**, у новых паліклініках і тых, што адкрываюцца пасля рэканструкцыі, колькасць зваротаў грамадзян з пэўнымі заўвагамі нязначная. Палепшаныя ўмовы, добрае аснашчэнне кабінетаў, магчымасць павялічыць колькасць дыягнастычных даследаванняў спрыяюць павышэнню

якасці работы медыцынскага персаналу. Дарэчы, у бліжэйшы час павінна закончыцца другая чарга рэканструкцыі ў 22-й паліклініцы. Пачаліся будаўнічымантажныя работы ў Каменнай горцы і ў мікрараёне «Дружба», тут будуць пабудаваны дзіцячыя паліклінікі.

Але, тым не менш, у час праверкі былі выяўлены пэўныя праблемы: людзі скардзіліся, што цяжка патрапіць да вузкіх спецыялістаў.

Менавіта на гэтую праблему звярнулі ўвагу пацыенты 18-й паліклінікі, куды таксама завітаў Камітэт дзяржкантролю. Наведнікі паліклінікі, даведаўшыся аб праверцы, акружылі нас і пачалі дзяліцца сваімі праблемамі. Паводле іх слоў, каб «перахапіць» талончык, людзі вымушаны прыходзіць у паліклініку за гадзіну-дзве да яе адкрыцця, да вузкіх спецыялістаў запісваюцца за некалькі месяцаў (напрыклад, адна жанчына вымушана была ўзяць талончык да эндакрынолага ажно на верасень).

Адміністрацыя паліклінікі робіць захады для таго, каб выправіць такую сітуацыю — справа ў тым, што штат тут недаўкамлектаваны. Акрамя эндакрынолага, не хапае і іншых спецыялістаў: неўролага, герыятара, акуліста. Затое тут цалкам укамлектавана хірургія і гінекалогія.

Наогул, гэтая праблема актуальная і для іншых сталічных паліклінік. Нават укамлектаванасць тэрапеўтамі па амбулаторна-паліклінічным зв'язе сёння складае 76,9%. Але гэтая сітуацыя прыйдзе працаваць у паліклінікі горада. Таксама ў сталічных паліклінікі сёлета размеркавана 116 вузкіх спецыялістаў.

У час рэйду па паліклініках мы пацікавіліся, што робіцца для таго, каб замацаваць маладых спецыялістаў. Як адзначыў **галоўнаму 37-й паліклінікі Леанід БАГДАНАЎ**, для гэтага сёння прымаюцца ўсе захады: «Ставім на чаргу на жыллё, забяспечваем інтэрнатамі... Але ёсць і пэўныя праблемы. Летась да нас прыйшлі 4 маладых спецыялісты, 2 з іх ужо пайшлі ў дэкрэт...».

Неабходна павышаць прэстыж участковага ўрача, больш удзяляць увагі падрыхтоўцы спецыялістаў менавіта для працы ў паліклініках — наспела пытанне па стварэнні факультэта пярвічнага зв'язу.

— Мы пастаянна сочым за даступнасцю аказання медыцынскай дапамогі. Калі захварэў акуліст ці афтальмолаг у пэўнай паліклініцы, рыхтуецца загад па рабне і патоці пацыентаў размяркоўваюцца ў іншыя паліклінікі. Такая схема адпрацаваная на ўсіх паліклініках горада. Калі пацыент мае патрэбу ў экстранай дапамозе, таксама адпрацаваны пэўныя алгарытмы дзеяння, — расказвае Людміла Лугавец. — Па арганізацыі работы паліклінік робіцца ўсё магчымае. Безумоўна, сёння адчуваецца недахоп кадраў, а адсюль і выцякаюць усе іншыя праблемы — з чэргамі, талонамі, запісамі.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.



«ТЭЛЕВЯРШЫНЯ» ФІНІШУЕ
Упятніцу будуць аб'яўлены пераможцы нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлеваршыня», які праводзіцца ў нашай краіне ўжо ў восьмы раз. Напярэдадні гэтай падзеі арганізатары конкурсу і члены журы правялі прэс-канферэнцыю, дзе падзяліліся ўражанымі аб якасці і ўзроўні прац намінантаў гэтага года.

Як паведаміў **Дзмітрый ШАДКО**, намеснік міністра інфармацыі, сёлета на конкурс было пададзена 214 заявак ад 32 тэлерадыёарганізацый краіны, у тым ліку 24 — з рэгіёнаў:

— Ва ўсіх 22 намінацыях былі прэтэндэнты. Я лічу, што журы было не так проста вызначыць пераможцаў, бо на конкурс было прадстаўлена шмат дастойных прац. І рэгіянальныя кампаніі шмат у чым склалі дастойную канкурэнцыю рэспубліканскім тэлеканалам.

Высокі ўзровень конкурсных прац з рэгіёнаў адзначылі і члены журы. У прыватнасці, **Вячаслаў БУЛАЦКІ**, **загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі БДУ**, сказаў, што прафесійнае майстэрства рэгіянальных тэлевізійных журналістаў расце. Напрыклад, яму спадабаліся конкурсныя працы тэлерадыёкампаній з Брэста, Ліды і Гомеля. А **Галіна ЗЛАБЕНКА**, **старшы выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў**, адзначыла і працы тэлежурналістаў з Маладзечна, Пінска, Пастаў і Барысава.

— У цэлым жа трэба сказаць, што беларускае тэлебачанне знаходзіцца на вельмі якасным і прафесійным узроўні, нават калі параўноўваць з міжнароднымі стандартамі, — лічыць Вячаслаў Булацкі. — На конкурсе тэлевізійныя журналісты дэманструюць дастаткова стабільны прафесійны ўзровень. Перш за ўсё гэта тычыцца супрацоўнікаў АНТ, СТБ, Беларусь-1 і Беларусь-2. Радуе мяне і намінацыя «Лепшы рэпарціж» — тут вельмі цяжка было адабраць найлепшыя працы, бо яны ўсе на высокім узроўні. Я нават не пабаюся сказаць, што наша рэпарцёрскае майстэрства адпавядае лепшым сусветным узорам.

Нагадаем, што ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў «Тэлеваршыні» сёлета прыйдзе ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры. Гэтая пляцоўка, як патлумачыла **Надзея ГАРКУНОВА**, **галоўны рэжысёр ТА «Тэлекіно» галоўнай дырэкцыі тэлевытворчасці Белтэлерадыёкампаніі**, была выбрана з-за эканоміі сродкаў, бо арэнда Палаца Рэспублікі, у якім традыцыйна ўручалі ўзнагароды пераможцам «Тэлеваршыні», каштуе даражэй. Таксама з-за эканоміі было вырашана адмовіцца ад першага варыянта сцэнарыя ўрачыстай цырымоніі, які быў напісаны ў форме мюзікла. Тым не менш Надзея Гаркунова спадзяецца, што цырымонія будзе цікавай і дынамічнай.

Тэлевізійную версію цырымоніі ўзнагароджвання пераможцаў «Тэлеваршыні» можна будзе паглядзець на канале «Беларусь-1» 28 красавіка ў 21:40. У сваю чаргу, намеснік міністра інфармацыі паабяцаў, што ўжо сёння ў інтэрнэце будуць размешчаны працы, якія ўдзельнічалі ў конкурсе, — адпаведная спасылка з'явіцца на сайце Міністэрства інфармацыі.

Іван СТУЖКА.

ДА СВЯТА — ДАДАТКОВЫЯ ЦЯГНІКІ І ВАГОНЫ

Больш за 20 дадатковых цягнікоў будуць курсіраваць ва ўнутрырэспубліканскіх зносінах у дні майскіх святаў.

Пра гэта рэдакцыя паведаміла ў прэс-цэнтры Беларускай чыгункі. Плануецца яшчэ прызначыць дадатковыя цягнікі як ва ўнутрырэспубліканскіх, так і міжнародных зносінах. Акрамя таго, у пікавыя дні перавозак у мясцовыя і міжнародныя цягнікі, якія ёсць у графіку руху, будуць уключацца дадатковыя вагоны.

Калі гаварыць пра ўжо вызначаныя дадатковыя цягнікі, у першую чаргу яны прызначаны па найбольш папулярных сярод пасажыраў маршрутах: Мінск — Брэст — Мінск і Гомель — Мінск — Гомель. Дадатковыя цягнікі па маршруце Гомель — Мінск будуць перавозіць пасажыраў 29 красавіка, 1, 6, 13 і 20 мая.

У сувязі з тым, што на майскія свята чакана рост пасажырапатоку, Беларуская чыгунка разам з Расійскай загадзя прымаюць меры па забеспячэнні перавозак у міжнародных зносінах. У першую чаргу міжнародныя цягнікі прызначаюцца з Мінска ў Маскву і Санкт-Пецярбург і назад.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Калектыў рэдакцыі газеты «Звязда» выказвае шчырыя спачуванні Дзевойна Алене Уладзіміраўне ў сувязі з напатакшым яе горам — смерцю БАЦЬКІ.

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ!

Для таго, каб меры сацыяльнай падтрымкі былі максімальна эфектыўнымі, людзі павінны быць добра інфармаваныя аб заканадаўчай базе ў сферы сацыяльнай падтрымкі, парадку прадастаўлення сацыяльных ільгот і паслуг.

Менавіта з гэтай мэтай праводзяцца «прамыя лініі», анлайн-канферэнцыі, выязныя прыёмы грамадзян. Атрымаць дапамогаць людзям ачысціць кансультацыю па пытаннях, якія іх цікавяць, павышаюць аператыўнасць разгляду зваротаў, здымаюць напружанасць у вырашэнні асобных праблем. А чыноўнікі, у сваю чаргу, даведваюцца аб тым, якія пытанні больш за ўсё цікавяць людзей і з'яўляюцца самымі актуальнымі і балючымі.

Сёння, 26 красавіка, з 14.30 да 16.30 адбудзецца прамая тэлефонная лінія **старшын камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанны РАМАНОВІЧ**. Хто з пенсіянераў можа разлічваць на дадатковую матэрыяльную дапамогу?

Пры якіх умовах можна прэтэндаваць на адрасную сацыяльную дапамогу? Хто з беспрацоўных можа быць працаўладкаваны часткова за кошт дзяржавы? Задаць гэтыя і іншыя пытанні і выказаць свае пажаданні Жанне Аляксандраўне мінчане могуць па тэлефоне **223 70 95**.

Святлана БУСЬКО.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ ОАО «МИНСКТОРГАВТОТРАНС»

Полное наименование, местонахождение брокера – ООО «Патернус Аер», Беларусь, г. Минск, ул. Орловская, 40А, офис 19. Тел. 8 029 105 10 10.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются – Открытое акционерное общество «МИНСКТОРГАВТОТРАНС» г. Минск, ул. П. Бровка, 30.

Кол-во простых акций, которое намерен приобрести покупатель, – 15 000 (пятнадцать тысяч) шт.

Максимальный предел цены, по которой покупатель намерен приобретать акции, – 30 000 (тридцать тысяч) белорусских рублей.

Сроки, форма и порядок оплаты акций – безналичное перечисление денежных средств на счет брокера продавца в день заключения сделки на бирже в порядке, установленном системой расчетов в торговой системе ОАО «БВФБ».

Место заключения сделки – ОАО «БВФБ» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48А.

Дата начала и окончания покупки акций – с 17 апреля 2012 г. по 17 июля 2012 г.

Полное наименование покупателя акций – ООО «Патернус Аер».

Местонахождение покупателя акций – г. Минск, ул. Орловская, 40А, офис 19. Тел. 8 029 105 10 10.

У суд Чыгуначнага раёна г. Віцебска паступіла заява аб аб'яўленні адсутнай без вестак **Жыльцовай Святланы Валер'еўны**, 01 мая 1974 года нараджэння, ураджэнкі г. Віцебска, апошняе вядомае месца жыхарства: г. Віцебск, вул. Белабаградава, 2. Просім грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Жыльцову Святлану Валер'еўну, паведаміць іх суду Чыгуначнага раёна г. Віцебска (вул. Кірава, 16, каб. 16) на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

У суд Кастрычніцкага раёна г. Віцебска паступіла заява аб аб'яўленні памерлай **Бабіч Анастасіі Сцяпанавы**, 23.10.1982 года нараджэння, ураджэнкі г. Віцебска, апошняе вядомае месца жыхарства: г. Віцебск, вул. Гагарына, 27-59. Просім грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Бабіч Анастасію Сцяпанаву, паведаміць іх суду Кастрычніцкага раёна г. Віцебска на адрас: г. Віцебск, вул. «Праўды», 34, каб. 33, суддзі Барковай М.В. на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ»

УНП 806000286
 Вид деятельности: страховое посредничество
 Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
 Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
 Единичка измерения: млн.руб.
 Адрес: 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 38/1, комната 7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2012 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	101	47,0	206,0
амортизация	102	4,0	23,0
остаточная стоимость	110	43,0	183,0
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111		
амортизация	112		
остаточная стоимость	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121		
амортизация	122		
остаточная стоимость	130	-	-
Вложения во внеоборотные активы	140		
в том числе:			
незавершенное строительство	141	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	43,0	183,0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	12,0	12,0
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	11,0	9,0
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты	213		
расходы на реализацию	214		
готовая продукция и товары для реализации	215		
товары отгруженные	216		
выполненные этапы по незавершенным работам	217		
расходы будущих периодов	218	1,0	3,0
прочие запасы и затраты	219		
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	8,0	14,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупателей и заказчиков	231		
прочая дебиторская задолженность	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7,0	89,0
в том числе:			
покупателей и заказчиков	241		86,0
поставщиков и подрядчиков	242	7,0	3,0
по налогам и сборам	243		
по расчетам с персоналом	244	-	-
разных дебиторов	245	-	-
прочая дебиторская задолженность	249	-	-
Расчеты с учредителями	250	-	-
в том числе:			
по вкладам в уставный фонд	251	-	-
прочие	252	-	-
Денежные средства	260	12,0	17,0
в том числе:			
денежные средства на депозитных счетах	261		3,0
Финансовые вложения	270		
Прочие оборотные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	39,0	132,0
БАЛАНС (190+290)	300	82,0	315,0
ПАССИВ			
	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	5,0	5,0
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	-	-
Резервный фонд	420	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421		
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422		
Добавочный фонд	430	1,0	11,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-	-
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	-2,0	-27,0
Целевое финансирование	460	-	-
Доходы будущих периодов	470		2,0
ИТОГО по разделу III	490	4,0	-9,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Прочие долгосрочные обязательства	520		155,0
ИТОГО по разделу IV	590		155,0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	17,0	33,0
Кредиторская задолженность	620	61,0	136,0
в том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками	621	2,0	20,0
перед покупателями и заказчиками	622	-	27,0
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	2,0	31,0
по прочим расчетам с персоналом	624	2,0	5,0
по налогам и сборам	625	4,0	12,0
по социальному страхованию и обеспечению	626	1,0	11,0
по лизинговым платежам	627	-	2,0
перед прочими кредиторами	628	50,0	28,0
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	-	-
в том числе:			
по выплате доходов, дивидендов	631	-	-
прочая задолженность	632	-	-
Резервы предстоящих расходов	640		
Прочие краткосрочные обязательства	650	-	-
ИТОГО по разделу V	690	78,0	169,0
БАЛАНС (490+590+690)	700	82,0	315,0
Из строки 620:			
долгосрочная кредиторская задолженность	701	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	702	61,0	136,0

Руководитель Ю.И. Бельчик

Активы и обязательства, учитываемые за балансом	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства	001	2,0	2,0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002		
Материалы, принятые в переработку	003		
Товары, принятые на комиссию	004		
Оборудование, принятое для монтажа	005		
Бланки строгой отчетности	006		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009		
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств	010		
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	011		
Нематериальные активы, полученные в пользование	012		
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов	013		
Потеря стоимости основных средств	014		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	501,0	191,0
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	4,0	32,0
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	497,0	159,0
Справочно:			
из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах	021	-	-
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	444,0	160,0
Валовая прибыль (020-021-030)	040	53,0	-1,0
Управленческие расходы	050		
Расходы на реализацию	060		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	53,0	-1,0
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	080	6,0	
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081		
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	090	6,0	-
в том числе:			
проценты к получению	091	6,0	-
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций	092	-	-
доходы от операций с активами	093		
прочие операционные доходы	099		
Операционные расходы	100	4,0	-
в том числе:			
проценты к уплате	101	4,0	-
расходы от операций с активами	102		
прочие операционные расходы	109		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	2,0	-
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внереализационные доходы	130	17,0	2,0
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	131	-	-
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)	140	17,0	2,0
Внереализационные расходы	150	38,0	
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140-150)	160	-21,0	2,0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-070±120±160)	200	34,0	1,0
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210		
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (+/-200±210-220)	240	34,0	1,0
Налог на прибыль	250	8,2	
Прочие налоги, сборы из прибыли	260		
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	50,0	5,0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)	300	-24,2	-4,0
Справочно (из строки 300):			
сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль	310	-	-
Прибыль (убыток) на акцию	320	-	-
Количество прибыльных организаций	330	0	0
сумма прибыли	340	1	1
Количество убыточных организаций	340	-24	-4

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		доход	расход	доход	расход
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	350		1,0		
Прибыль (убыток) прошлых лет	360				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	370				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	380	14,0	14,0		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	390				
Прочие доходы и расходы	400	3,0	23,0	2,0	
ИТОГО	500	17,0	38,0	2,0	-

Главный бухгалтер А.О. Островская

25 апреля 2012 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Полное наименование и местонахождение покупателя акций 8 0162 40 92 00	Открытое акционерное общество «Бреставторгсервис», 224028, г. Брест, ул. Московская, 364
Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются	Открытое акционерное общество «Продтовары», 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 34
Цель приобретения акций	Для последующего аннулирования
Количество акций, которое намеревается приобрести покупатель	146747 шт.
Цена, по которой покупатель намерен приобрести акции	2750 руб.
Срок, форма и порядок оплаты акций	В течение 5 дней с момента заключения договоров купли-продажи по безналичному расчету
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций	224028, г. Брест, ул. Московская, 364
Дата начала срока представления предложений акционеров на продажу акций	02 мая 2012 г.
Дата окончания срока представления предложений на продажу акций	08 мая 2012 г.
Дата начала покупки акций (заключение договоров купли-продажи)	10 мая 2012 г.
Дата окончания покупки акций (заключение договоров купли-продажи)	10 июня 2012 г.

УНП 200274439

Уважаемые акционеры ОАО «МинскСортСемОвощ»!

08 мая 2012 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МинскСортСемОвощ».

Повестка дня собрания:

1. О приобретении открытым акционерным обществом «МинскСортСемОвощ» акций открытого акционерного общества «МинскСортСемОвощ».

Докладчик – председатель наблюдательного совета ОАО «МинскСортСемОвощ» Афанасьев А.Г.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 (актовый зал). Начало собрания: 9 часов 00 минут.

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 08 часов 30 минут до 08 часов 55 минут по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 30 апреля 2012 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»

УНП 600052664

г. ВИТЕБСК

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30.05.2012

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи объекта аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1.	Капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий район, Адамовский с/с, вблизи дер. Струбки	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 250/С-34878 (высоковольтный кабель «ААБ-3х95»).	255371244	25537120

ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскоблмушество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail: vetfondgi@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: Белорусский государственный концерн нефти и химии, контактный телефон в Новополоцке: (0214) 557374.

Аукцион состоится 30.05.2012 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмушество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

1. Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблмушество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка; кроме того, представляют: индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов;

юридическое лицо – доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором торгов;

иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, созданная в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организацией – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;

представитель иностранного инвестора – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;

представитель гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, в том числе представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, **последний день приема документов 29.05.2012 до 17.00** по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. **Заключительная регистрация участников 30.05.2012 с 14.00 до 15.00.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

3. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903027026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369. Получатель – фонд «Витебскоблмушество», УНП 300002495.

4. Аукцион проводится в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже некоторых объектов республиканской собственности, утвержденной

постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.03.2009 № 36. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене. В

